

УМОВЫ ПАПІСКІ: На 1 м-ц 90 н.; на 3 м-цы—2 р. 60 н.; на 6 м-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 н.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ: За радок нонпарэлі (наволя тэксту)— 60 кап. Іншагараднік—1 р.

Папіска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Кантора газ. „Зьвязда“—г. Менск, Савецкая, 63, (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 8-го гадз. дня.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантора: 1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дзні; тэлефон № 10-74.

АУТОРАК, 10 ЛІПЕНЯ 1928 г. № 157 (2964) Кашт асобнага нумару ўсюды 5 кап.

Год выданьня дванаццаты.



Спаганьне ў Маскве, на пляцы Курскага вакзалу, 600 рабочых дэлегатаў ад Харкава, якія прыехалі дзеля змычкі з маскоўскім пралетарыятам.

Рыхтуйцеся да „тыдню абароны“

—Праз некалькі дзён (з 15-VII) распачынаецца «тыдзень абароны». Гэта кампанія, якая ўжо заваявала сьрод працоўных шырокую папулярнасьць, у гэтым годзе будзе праходзіць пад лёзунгам разьвіцьця шырокай арганізацыйна-выхаваўчай працы і паліпшэньня якасьці працы ў нізавых ячэйках Асоавіяхіму.

„САЦЫЯЛІСТЫЧНЫЯ ВІТРЫНЫ І ЛІБЭРАЛЬНЫЯ ТАВАРЫ“

ЛЁНДАН, 6. Ангельская рабочая партыя апублікавала тэкст праекту сваёй палітычнай праграмы. Праграма вытрымана ў духу лібэральнага рэфармізму.

Індыйскія нацыяналістыя супроць рабочае партыі

ЛЁНДАН, 7. Лідэр індыйскіх нацыяналістых Матылал-Нэру тэлеграфна паведаміў Чаман-Лала, што ён цалкам адабрае паводзіны індыйскай дэлегацыі на Імпэрыяльнай канфэрэнцыі рабочых партый.

Падзеі ў Кітаі ПАТРАБАВАНЬНЕ АБ АРЫШЦЕ РЭАКЦЫЯНЭРАЎ

ПЕКІН, 7. Сьвілья абдыўся ўматлюдны мітынг, на якім была ўшанавана перамога паўднёвай арміі.

Пленум ЦК нямецкай кампартыі

БЭРЛІН, 5. Пашыраны пленум ЦК кампартыі нямецкіх, пасаджэньні якога адбыліся на днях у Бэрліне, абгаварыў рэд пытаньняў.

Ангельская Ліга барацьбы супроць імперыялізму

ЛЁНДАН, 7. Адбылася першая канфэрэнцыя ангельскае сьвільі Лігі барацьбы супроць імперыялізму і прыгнечаньня калёніяльных народаў.

„Тыдзень расійскай гісторыі“

БЭРЛІН, 7. Агенцтва Рэйтэр паведамае, што у Бэрліне адкрыўся „тыдзень расійскай гісторыі і выстаўка савецкага права за пэрыяд з 1917 г. па 1927 г.“.

На дапамогу экспэдыцыі „Італіі“

Лётнік Чухноўскі зрабіў першую 2-хгадзінную разведку СТАКГОЛЬМ, 9. Шведзкае тэлеграфнае агенцтва паведамае: „Карэспандэнты газэт у Кітэбэі перадаюць непацьверджаную лічэ чутку аб тым, што адзін з таварышоў Нобэле ў групе Вільеры, старшы мэханік Чыччэні памёр лічэ 5-га ліпеня, што значыць да таго моманту, калі шведзкая авіятка падбрала Лундборга.



Прыбыцьце ў Маскву аўстрыйскае футбольнае рабочае каманды.

Начное радыё

2 белабандыты, якія прыбылі нелегальна з Парыжу ў Маскву, кінулі бомбу ў бюро пропускаў А.Д.П.У. У часе прасьледваньня белабандытаў адзін з іх забіты, другі арыштаваны.

МАСКВА, 9. 6-га ЛІПЕНЯ, А 9 ГАДЗІНЕ 15 МІН. ВЕЧАРА, У БЮРО ПРОПУСКАЎ АДПУ БЫЛА КІНУТА САМАДЗЕЛЬНАЯ БОМБА ДВУМА БЕЛАГВАРДЗЕЙЦАМІ, ЯКІЯ ТЫДЗЕНЬ ТАМУ НАЗАД ПРЫБЫЛІ З ПАРЫЖУ ПРАЗ БАЎГАРЫЮ І РУМЫНІЮ ПРЫ ДАПАМОЗЕ РУМЫНСКАЕ КОНТР-РАЗВЕДКІ.

АДЗІН З ЗЛАЧЫНЦАЎ, БЫЛІ ВЫХАВАНЕЦ ПАЖЭСКАГА КОРПУСУ І ЎРАНГЕЛЕЎСКІ АФІЦЭР—ГЕОРГ МІКАЛАЕЎ РАДКЕВІЧ, 30 ГАРОЎ, ЗАБІТЫ ПРЫ ПРАСЬЛЕДВАНЬНІ, А ДРУГІ—ЭМІГРАНТ—БЕЛАГВАРДЗЕЕЦ, ЯГО СУУДЗЕЛЬНІК, АРЫШТАВАНЫ Ў РАЁНЕ ПАСЯЛЕНЬНЯ «ФРОЛАЎСКІ ЯГ», НЕДАЛЕКА АД ГОРАДУ ПАДОЛЬСКА, МАСКОЎСКАЕ ГУБ., ПРЫ ЧЫМ СЯЛЕНА АКТЫЎНА ДАПАМАГАЛІ ВОРГАНМ АДПУ Ў ЧАСЕ ПРАСЬЛЕДВАНЬНЯ ЗЛАЧЫНЦАЎ.—

Водгукі замежнага друку на шахцінскую справу

БЭРЛІН, 6. Буржуазны друк, паколькі ён ужо адчуваўся на трысудна шахцінскай справе, часткова займае ў адносінах да працы ў цэлым і да прысуду ў прыватнасьці вельмі атрысьвуную пазыцыю.

БЭРЛІН, 7. «Ротэ Фанэ», камэнтуючы працэс, тэма: „Для міжнароднага пралетарыята шахцінскі працэс даў той істотны вынік, што ён прадставіў бласпэрачлівы і канкрэтны доказ існаваньня контр-рэвалюцыйнага імперыялістычнага плянаў нападу на дзяржаву сацыялізму. Жывы малады сілы сацыялізму зьявіліся мацнейшымі, чым выстаўленьня міжнародным капіталам і ня раз выпрабаваньня ім сілы рэвалюцыі. Мы выно-

Калі маюць справу з нікчымнасцю праходзяць міма...

Амундсен, як відаць, загінуў. Навука страціла ў яго асобе выдатнага даследчыка палярных краін, у якім вялізная практыка злучылася з выключнай настойлівасцю ў дасягненні намеранай мэты, рэдкаснай адвагай і набывалай скромнасцю.

Магілаю Амундсена, як відаць, сталі тры самыя ледзяныя воды, якія ён 30 гадоў таму назад барэздзіў на вядомым «Фраме» а Нансенам.

Чалавек згубіў сваю галаву дзеяла выратавання экспедыцыі Нобіле, а якім знаходзіўся ў нягодах.

Калі Амундсен разам з Нобіле арганізаваў экспедыцыю на Паўночнае канцавоўскае на дыржабллі «Нарвэгія», Нобіле патрабаваў ад усіх удзельнікаў палітыку клятвы на вернасць сабе, як пібы галоўнага кіраўніка.

Ён загадаў тады, каб удзельнікі экспедыцыі ўзялі з сабою толькі самае неабходнае, а сам звязіўся ў «асцяпнячай» форме палкоўніка.

Над Паўночным канцавоўскаем Нобіле скінуў ледзяны цэлы склад вялікіх італьянскіх сыдагаў...

Ва ўсім гэтым, як у дэстры, адбіваюцца найбольш тыповыя рысы самаахаханнага і высокамернага фашызму.

Цяпер, калі кіруе мую Нобіле, цяперашнюю экспедыцыю спаткала няшчасце, Амундсен паліць выратаваць яго, і на гэтым сапраўды чалавечым шляху знайшоў сваю смерць.

Нобіле, які добра сябе адчувае на караблі «Чыта-дэ-Мілаво», пасылае з сваёй карты радзё, у якім, ні адным словам ня выказваючы бязьні за лёс Амундсена (хоць-бы для шпактэласці знайшоў) а паказаным нафасам называе яго ўчынак «шляхетным гестам» і гаворыць аб прымірэнні.

Фашысты да мозгу касцей, Нобіле арганізаваў сваю экспедыцыю з благаслаўлення і выключна для славы Мусаліні, як рэкламу вялікаму фашызму, не клапаціючыся ні аб чым іншым.

Ён, камандор, нават пры ўсім уварогах сваё падарожніку, нават паранены, ня мячы маральнага права пакінуць экспедыцыю, знайшоў у сабе досыць бесісьля, каб пакінуць яго...

Ён, камандор, палец аб палец ня ўдарыў, каб арабіць хоць што не будзь для групы Александры, хоць ведаў, у якім кірунку яе аднесла, на якой адлегласці ад месца катастрофы загнуўся дым ад пажару і дзе прыкладна, гэта жаклівае адарэнне адбылося.

Так экспедыцыі не арганізаўць. Так яе не ажыццявілі. Так а ён у біядзе не абыходзяцца.

І таму, калі «Красіні» магучымі грудзямі штурмуеці ледзяныя бар'еры атрымлівае ад Нобіле ра-

Партыйнае будаўніцтва

Да масавага агляду цэх'ячэек Цэнтр джару ў нізавых партызвельнях

Буйны ўрост нашай гаспадаркі наогух і дзяржаўнай прамысловасці ў прыватнасці, пераход ад адбудовачага перыяду да перыяду рэканструкцыйнага і разгортвання капітальнага будаўніцтва нямінуча выклікае колькасны ўрост пралетарыату за лік новых пластоў рабочых, якія нядаўна адарваліся ад селянскай гаспадаркі, і часткова за лік гарадскога мяшчанства, дробна-буржуазнай ідэалогіі, якіх не змагло яшчэ перамагчы новае пралетарскае быццё.

Гэта неаднолькавасць пралетарыату падвызначыла ўскладнае справу арганізацыйнага і палітычна-выхаваўчага ахопу нашай партыі усіх пластоў рабочых. Спецыфічныя асаблівасці, труднасці працы, складанасць стаячых перад партыяй задач выклікаюць неабходнасць набліжэння партыйнай арганізацыі да самых дробных ачэек вытворчасці і ўскладнага павышэння актыўнасці ўсіх членаў партыі з тым, каб лягчай і лепш арганізацыйна абхапіць усю тоўшчу рабочае клясы, каб яшчэ больш наблізіць партыйнае кіраўніцтва да шырокіх колаў рабочых мас.

Яшчэ да 14 партызвельню ў рады буйных прадпрыемстваў пачалі выдзяляцца цэхоргі, якія павінны былі абхапіць і арганізаваць партыйную працу ў цэху.

Статут нашай партыі, прыняты 14 партызвельдзям, замацаваў гэтую форму наступным спосабам: «у буйных, з вялікай колькасцю рабочых, прадпрыемствах унутры агульна-заводскай ячэйкі, якая абхапляе ўсе прадпрыемствы, могуць быць арганізаваны з зацверджаннем акругома або райкома (у гарадох) у кожным асобным выглядзе ячэйкі па цэхах—цэх'ячэйкі» (з статуту партыі).

Практыка цэх'ячэек усё больш і больш перавосціла на фабрыкі і заводы і становіцца галоўнай арганізацыйнай формай масавай партпрацы.

У тых прадпрыемствах, дзе цэх'ячэек нехта стварыць, там у метах паліпшэвння якасці працы высоўваліся цэхоргі, зьвеноргі, зьмнеоргі і групоргі.

Хаваюцца ад рабочых

Пры Наркамсабесе і БІКО ёсьць парт'ячэйка. У працягу 2-гадовай маёй работы ў арцелі я ніводнага разу ня бачыў абвешткі, у якой-бы парт'ячэйка абвешчала аб тым, што гэтага дня будзе адкрыты сход, на які запрашаюцца і беспартыйныя.

Інстытут грузавых партарганізатараў арганізацыйна замацаваны ў «положениі о работе ячеек ВКП(б)» зацверджаным ЦК партыі ў маі 1927 г. Акрамя гэтага на пытанні аб разгалінаванні партыйнага апарату на прадпрыемствах ЦК УсеКП(б) завастрўў увагу ўсёй партарганізацыі ў сваёй дырэктыве аб масавай працы на прадпрыемствах (1927 г.). Зусім аразумела, што без добрай працы ячэек, цэхоргаў, зьвеноргаў і г. д., без правільнай пастаноўмі працы ў цэху ня можа быць разгорніута, як належыць, масаваа праца.

Яшчэ саказіковым пленум ЦК КП(б)В (1927 г.) па пытанні «аб масавай працы» канстатаваў, што «кіраўніцтва і падрыхтоўка ячэйкавага актыву (цэхоргі, групоргі, алогркі, жаноргі, індывідуалы) носіць яшчэ бесістэмны характар, у выніку чаго наасобныя віды масавай працы (індывідуальная і групавая аітакцыя) выдзца вельмі слаба і самадужна».

У метах ажыцця азначаных неахопаў пленум ЦК КП(б)В даў дырэктыву аб тым, што партарганізацыі і ячэйкі павінны асаблівую ўвагу аддаць індывідуальнай сувязі і працы членаў ячэйкі з беспартыйнымі рабочымі, асабліва індывідуальна моцнай сувязі камуністы з беспартыйнымі забяспечвае глыбокую сувязь партыі з рабочай клясай і кіраўніцтва партыі... і далей «у метах паліпшэвння ўсёй масавай працы патрэбна ў большай ступені падняць палітычны ўзровень ячэйкавага актыву (цэхоргаў, групоргаў, індывідуалаў, апергаў, жаноргаў), аддаўшы сур'езную ўвагу сістэматычнаму інструктаванню і інфармаванню іх па важнейшых пытаньнях жыцця і палітыкі партыі».

З гэтага мы бачым, якую ўвагу партыя ўдзяляла і ўдзяляе пытанню астаноўкі працы ў цэху, пытанню сваячасовага рэагавання на запатрабаваны партыйнай і беспартыйнай масы.

Таму больш увагі масаваму агляду працы цэх'ячэек, які зараз праводзіцца Менскім АК КП(б)В. (Працяг будзе).

П—скі.

Недарэчнасці---факт бяздзейнасці (Саўгас «Завалочыцца», Глускага раену)

Праверка стану партыйнай і культурнай масавай работы ў саўгасах і калгасах якая праведзена акругомамі КП(б)В правяскова аддзел, выявіла вельмі дрэнныя, а часамі і неадорныя зьявішчы ў саўгасе Завалочыцца.

Ня глядзячы на тое, што ў саўгасе ёсьць ячэйка КП(б)В—справа з культурна-масавай работай і партыйным кіраўніцтвам стаіць дрэнна. РК КП(б)В і райком Працёмлесу слаба кіравалі партыйна-прафесіянальнай работай.

Рабочыя завуляюць:

—Цяперашняе кіраўніцтва саўгасам заснавана на аэлым рабочых з боку адміністрацыі (кіраўніка саўгасу) і за крытыку «начальства» пагражаюць вымоваю, а за тым і звальненнем.

А ячэйка, рабочком, бачачы такія зьявішчы, маўчаць і сыляць.

Работа ячэйкі ЛКОМ зусім разлажылася. Ужо некалькі месяцаў, як ня было нават сходаў камсамольскай ячэйкі, а існуе яна з 1923 г. Некаторыя саўгасускія камсамольцы ня існуюць, хуліганяць, пагражаюць сакратару ячэйкі, настаўніцы, праводзілі работу ў масах супроць павыкі і самаахлажданья.

Як паказала апошняя рэвізія, да мая месяца 1928 г. існавалі дзеве пасады: кладальчыка і яго памочніка, якія зараа абодва скаротаны, лі лішнія непатрэбныя выдаткі, і іх работа перадаана рахункаводу канторы.

Кладовая саўгасу ў поўным хаосе. Выкрыты неахопаты капустаы 9.108 кілэ, з іх 4.000 кілэ згіліло; не халае бруккі 11.537 кпр., кармовых буракоў 40.000 кпр.

Работу ячэйкі КП(б)В, рабочкому, ячэйкі ЛКОМ, кіраўніцтва саўгасу трэба адаравіць. РК КП(б)В, саўго працёмлесу неабходна правесці растдумачальную работу, стварыўшы спрыяльны ўмовы для разьвіцця дзелавой самакратыкі праз сходы, вытворчыя нарады, арганізацыю работы насценную газэту на всей грамадзкай і гаспадарчай працы саўгасу.

Толькі актыўная работа ўсёй грамадзкасці саміх рабочых мас, узмацненне работы ячэйкі КП(б)В, рабочкому, арганізацыя работы вытворчай нарады, ажыццяўленьне камісіі пры рабочкоме дадуць поўную магчымасць да адаравленьня работы ў саўгасе

Карпенка.

Датэрміновыя перавыбары бюро ячэйкі і Фабкому фабрыкі „Рабочы“ Дырэктар фабрыкі зьнят з працы

Ужо ў часе перавыбару бюро ячэйкі на фабрыцы «Рабочы» адчувалася, што атмасфера на фабрыцы неадарова.

Радавыя партыйцы скардзіліся на важым, на надта дэсную спайку «строхкутніка», на няправільную лінію а боку сакратара ячэйкі тав. Мэдзельяна.

Пры перавыбары Мэдзельяна не атрымаў ніводнага голасу і быў такім чынам адхілен ад працы ў ячэйцы.

Гаркомам КП(б)В была вылучана камісія для ўсеабовага агляду становішча на фабрыцы.

Што-ж выявіла камісія?

«Дыктатура» сакратара ячэйкі

Сакратар ячэйкі Мэдзельяна імкнуўся самым грунтоўным пытаньні вырашаць без удзелу партыйнай масы і рабочых. Ён абгаварваў іх на бюро, а калі ў бюро знаходзіліся супрацьўпакі гэтакай лініі, Мэдзельяна вырашаў пытаньне «друккутнікам» (дырэктар і сакратар ячэйкі), «Каб сваваць гэта ад Гаркому, ён «сарапроўваў» пратаколы так, што ўсё адвалася гладка і добра.

Для партыйцаў, якія былі неадарованы гэтым становішчам, у Мэдзельяна анаводзіліся такія славачкі: «ты, як партыец, нічога не варты», «вы не разумееце партыйнае лініі», «твая справа маўчаць».

Гэта давало да таго, што значная частка партыйцаў адарвалася ад бюро, іх частка занялася сваркамі.

Абураючы заўжым адміністрацыі

Дырэктар фабрыкі Сазьвёнак, ня глядзячы на тое, што ён рабочы-вылученец, за два гады сваёй працы абурў супроць сябе ўсіх рабочых. Мат і лаянна ня зыходзілі з яго вуснаў. Пагрозы: «не размаўляць» «спойдзён за краты»—былі звычайным зьявішчам.

Калі зьявілася на фабрыку камісія па аправе працы, дырэктар заняў, што ён «яе выганіць у шыю».

Рабочыя-актыўныя, раборы і інш «скрытыкі» перамяшчаліся на цяжкую працу з меншым вкладам. Гэта прымушала іх ухадзіць з фабрыкі. Каб забяспечыць сябе ад усялякіх разоў, Сазьвёнак браў у іх падпіску, што яны ўхадзяць па сваім жадаўні і нічога ня маюць да адміністрацыі. Лісты, якія атрымліваліся раборамі з рэдакцый газет, захоўваліся пад прычынаю, што «не разглядзелі і думалі, што гэта пошта для канторы».

Насыценная сьмеда змагалася

Падрыхтавалі актыў для вясковых парт'ячэек

З 1-га чэрвеня г.г. па 5-га ліпеня ў г. Вабруйску прайшлі нацтыднёвыя акруговыя курсы сакратароў вясковых ячэек КП(б)В. З усіх раённых вуткоў зехаўся мадады актыў на падрыхтоўку для сталай працы на вёсцы. С пачатку праграма курсаў паказалася цяжкай, курсанты палітычна былі мала падрыхтаваны і цяжка праходзілася тэарытычная частка

з важным, але Мэдзельяна ўзяўся за яе і ўстанавіў цэнзуру на ўсе заметкі, у якіх закраналіся адказня прадаўшкі. Адміністрацыя ніякай увагі не аварочвала на заметкі насыценнага вяска.

Калі з фабрыкі звольніліся актыўныя раборы, газета атрылася толькі дробязь. Такое становішча перажывала і вытворчая нарада. Рабочыя баяліся вылучаць неахопы. Прапановы вытворчае нарады застаўся бяз увагі.

Фабком згубіў свой аўтарытэт

Сазьвёнак знайшоў сабе апору ў асобе некаторых прыцеляў і прыцелек. Яны прыёмаліся на работу без бржкі працы або па асабістым запытаньні адміністрацыі. Яны пры скарачэнні заставаліся на рабочы, калі пэнісія ім павялічвалася без ведама фабкому і без усякіх РКК.

Усё гэта праходзіла пры маўчалым падтрыманьні з боку фабкому. Завяў ў фабком заставаліся неаагляджанымі, быў шэраг выпадкаў, калі фабком не рэагаву на незаконнае зьніжэнне зарплаты.

Рабочы лічылі, што ў фабком ня ма чаго аварочвацца, што ніякай карысці ня будзе.

У некаторых адсталых рабочых увенікла нават думка вывесці дырэктара на тачы і толькі ў выніку ўмяшалецтва сьведомых партыйцаў і рабочых гэты намер ня быў праведзён у жыццё.

Што пастанавіў Гарком партыі

Даўны рад дырэктў аб палепшаньні ўсёй працы на фабрыцы, Гарком КП(б)В рапыў правесці датэрміновыя перавыбары бюро парт'ячэйкі і Фабкому.

Вылому сакратару ячэйкі Мэдзельяну абвешчана суровая вымова за скажэньне партыйнай лініі і за важым.

Старшыні Фабкому тав. Помпэру пастаўлена на від за слабае рэагаваньне на скаргі рабочых і за слабую абарону іх законных правоў.

Дырэтату фабрыкі тав. Сазьвёнку абвешчана суровая вымова за грубы пратэктывізм і жыгаваньне актыўных рабочых. Пастаноўлена таксама зьняць яго з працы.

Бюро ячэйкі прапанавана абгаварыць пытаньне адносна тых партыйцаў, якія ведалі аб непарадках, зьбіралі аб іх матар'ял на працягу двух год і не даводзілі аб гэтым да ведама вышэйшых партарганаў.

на два разы рабілі выезд на раённы для абследаваньня ячэек КП(б)В, іх працы з беднатоў, кіраваньня грамадэка саветзімі арганізацыямі і г. д. Галоўнае, чым курсанты былі адоволены, гэта практычнай часткай працы. Падагульняючы, адзначылі ўсе неахопы, як скрыўленне партыйнай лініі з боку правяральных парт'ячэек, вынеслі таластыўную прапанову аб тэй-

Наступленьне на кулака і каапэрацыя

Калектывізацыя сельскае гаспадаркі—галоўнейшы шлях да перамогі над кулаком. Але-ж мы толькі шчы становімся на гэты шлях. Каапэрацыя ні ў якім разе не павінна зьбываць і аб дапамозе аднаасобнай бядняцкай і сярэдняцкай гаспадарцы ў барадбе з кулаком. Трэба сачыць за ўсімі вучасткамі гаспадарчага фронту, на якіх стараецца прарвацца, а часамі і прарываецца кулак.

15-ты партызвезд адначыў рад выкрыўленьняў у забесьпячэнні трактарамі, машынамі і сельска-гаспадарчым крэдытам. Рад такіх канкрэтных выкрыўленьняў аднаасобна і ў матар'ялах абследаваньняў НК РСІ РОФСР і СССР, апублікаваных у красавіку—маі гэтага году.

Узяць такое важнейшае пытаньне, як каапэраваньне беднаты. Як вядома, 15-ты партызвезд паставіў задачай—дабіцца павалюўнага каапэраванья беднаты ў бліжэйшыя гады.

У гэтых адносінах вялізную ролю адгрываюць фонды каапэраванья, якія ствараюцца з прыбыткаў каапэрацыі. Гэтыя фонды на 1-Х-27 г. дасягнулі 13,5 мільён. рублёў. Між тым, паводле даных абследаваньня НК РСІ СССР, фонды гэтых арганізаваных далёка ня ўсюды і скарыстоўваюцца вельмі кепска.

У УССР процант скарыстанья гэтых фондаў усяго 8 процантаў. Доўгатэрміновыя пазычкі з іх вельмі рэдкія, пераважнаю пазычкай на 3-6 мес. Прытым ня рэдкія выпадкі, калі за кошт гэтых фондаў каапруюць служачых, сярэднякоў і нават заможніх.

Праўда, сацыяльны склад каапэрацыі, тым ня менш, увесь час расце за кошт беднякоў. Але ўсё-ж гэта невястарчальна і неаходна ўсё ўвагу вясковай грамадзкасці накіраваць на тое, каб выканаць дырэктыву 15-га партызвезду—аб павалюўным каапэраваньні беднаты.

Другі важнейшы падважнік у справе барадбы з кулаком, у вызваленні беднаты ад кулацкай залежнасці, гэта—сельска-гаспадарчы крэдыт. І тут абследавальні РСІ паказалі, што тут ня ўсё добра. Фонды крэдытаваньня беднаты на 1-Х-27 г. дасягалі 32,8 мільён. руб., але гэта—на 60 проц. за кошт дзяржбюджэту, а ўдзел каапэрацыі ў арганізацыі гэтых фондаў—нізачны. Прытым, у большасці выпадкаў яны далёка ня скарыстоўваюцца. Па РСФСР РСІ выявіла, што бедната атрымлівае крэдытаў значна менш, чым сярэднякі і нават заможнія; процанты па пазычках беднае амаль усяды вышэй вызначаных урадам; часта пазычкі выдаюцца беднае на кароткія тэрміны і ў невялікіх сумах.

Рад скажэньняў мае месца і па лініі забесьпячэньня сельска-гаспадарчым інвэнтарам, калі ільготы даюцца заможнім і сярэдняком, а перавагу перад беднякам, і па лініі забесьпячэньня спажывецкім таварам, калі спажывецкая каапэрацыя адмаўляе ў дробна-крамным крэдыце беднае, калі тавар адпускаецца вялікімі партыямі заможнікам і г. д.

Рад такога роду выпадкаў аднастай і ў матар'ялах РСІ.

І ў асеннюю і ў асеннюю пасеўную кампанію выдаецца шмат сродкаў, даецца рад ільгот беднае і калектывам. Уся гэта дапамога, уся арганізацыйная работа ідзе праз каапэрацыю. Ад таго, наколькі сваячасова, наколькі правільна праводзіцца нізавымі аэбсеньнямі—маш-



ЗА МЯЖОЙ

Так не не ажыццяўляюць. Так з ёю ў будзе не абыходзіцца.
І таму, калі «Красін», магутнымі грудзямі штурмуе ледзяныя бар'еры, атрымлівае ад Нобіле радзі, у якім апошні выказае «вядзі дзеньце», чаму не зайшла за ім, за Нобіле, за «яго высокародзьдзем», які жадае даць «паказаны» (прашчу ўстаць), наш ледакол дзелавіта адкавае:
— Не магу траціць час. Маю загад ісьці проста.
Калі маюць справу з піччымасцю, праходзяць міма...
У час добры, таварыш ледакол.
Ф. М.—т.

абестры, у якой-ці частцы, ка-ка абвясціла аб тым, што гэтага дня будзе адкрыты сход, на які запрашаюцца і беспартыйныя таварышы, а таксама і вуснага абвясчэння ня чулі ні разу.
Я лічу і пераконаны, што з 400 рабочых і служачых знайшліся-б і такія, якія з вялікім жаданнем прыйшлі на сход, каб паслухаць і навучыцца ад старэйшых сваіх таварышоў.

затым, чаму ў нас заўсёды закрытыя сходы, без удзелу беспартыйна атрымаў такі адказ: «Так, у гэтым была наша памылка, бо мы не падумалі аб гэтым».
Трэба падумаць аб гэтым і сур'ёзна ўзяцца за таварыскую калектыўную работу на выхавальні масы ў камуністычным духу.
А—кі.

ЗА МЯЖОЙ

Румынскія баяры баяцца гуку Таветаў

У галоўным горадзе Бэсарабіі Піншліве, які знаходзіцца пад уладаю румынскіх баяр, на 150.000 насельніцтвае паліцавацца... тры радыёпрыёмнікі: у самота Іжынераў, у камерыйнай школе і ў вейкага пана Шэрара. Румынская ўлада ўвесь час забараняла грамадзянам займацца радыёаматарствам. Толькі ў гэтым годзе дазволена адной замежнай фірме прадаваць радыё-апаратуру і то пры абмежаванні такімі ўмовамі, што шырока колы насельніцтва ня могуць карыстацца радыё. Устаноўка простага лётэктарнага прыёмніка каштуе на нашы грошы ад 120 р. да 150 руб. Пры гэтым, давол уладай двацца толькі «мадэрныя» людзям.

Радыё на службе ў ксяндзоў

Віленская радыёвышчалная станцыя, якая была летась з напярэдняй набудавана з мэтай «адбіць саветы» (Вонск), як значна ў свой час польскія газеты, галоўным чынам перадае «набязства» з касцёлаў, «адчыты лекцыі» за пашырэнне межэй сучаснай Польшчы.

Радыё ў Латвіі

З восені г. г. будзе пераабсталявана Рыскае трохкілаватнае радыёстанцыя, якая зараз працуе на хвалі 526 метр. Маркуеца называюць магучасць станымі. Лік радыёслухачоў у Латвіі з 10.500 чал. за год узрос да 16.000. Насельніцтва ідзе за лік гарадскога насельніцтва, вёска адстае з прычыны беднасці.

Песні салаўя па радыё

Радыёстанцыя Нямеччыны, Англіі практыкуюць перадачы песні салаўя па радыё. У гэтую вясну нова-заснаваная радыёаматэрыя з вольным прымалі нават на гучнагаварыцель перадачу салаўянага сьпевае англійскімі станымі. Маскоўская студыя «радыё-перадача» у гэтую вясну таксама можа на ўвазе арганізаваць перадачу салаўянага сьпевае ў лесу, але пазыная вясна перашкодзіла.

За тое ўжо мы слухалі даволі цікавы сьпеў канарэак са студыі «радыё-перадача» на ранішніх дзённых канцэртах са станцыі «Камітэра».

Ня маюць радыё-станцыі

На ўсёй дзяржаве Партугаліі ёсць толькі адзін прыватны радыётэлеграфны перадачык. А ў Партугаліі налічваецца больш за 6 мільёнаў жыхароў.

Ліга Нацый і радыё

Сакратарыят Лігі Нацый з паловы мая г. г. пачаў перадачу па радыё прамоў па розных мовах праз Галаандскую радыё-станцыю ў Кутвіку. Дзеля гэтага Кутвіка влучае з Жэнэвай міжнародным тэлефонным провадам.

Радыё ў Кітаі

У горадзе Ханьчжоу (правінцыя Чжэцзян) пачынаецца будова першай кітайскай радыё-станцыі, якая абыйдзе 11.000 руб. Эксплёатацыю станцыі, якая выходзіць да ў міжнародным сьвятраве Шанхаю бярэ на сябе гэта кампанія, што будзе прадаваць у Ханьчжоу.

Рост радыё-слухачоў

У Нямеччыне зарэгістраваных радыёаматараў—2.235.000, у Англіі прыбывае каля 1.000, у Амерыцы—7.500.000 радыё-ўставак, лік слухачоў перавысіў 35 мільёнаў. За 1927г. было прададзена радыё-апаратуры на суму 446.550.000 дэнараў.

чала падрыхтаваць і дзяжа праходзіла тэарытычна частка курсу-паліт. эканаміі, эканом. палітыка, гісторыя партыі, левінізм. Мэтад заняткаў быў лабараторыі і адпавядаў запатрабаваньням саіх курсантаў. Матэрыяльны бок курсу быў харчоўка, так і кватэры саіх добрыя, што давала поўную магчымасць курсантам звярочаць увагу на вучобу. Прапедзены дзьева экскурсіі ў кабінат (г. Бабруйска) і ў лагер «Бальнавік». Што тыяя

калектыўную прапанову аб таварышай працы.
У выніку партвучобы трэба адзначыць, што за 5 тыдняў малады вясковы актыв атрымаў шмат добрых ведаў на працы ў вёсцы.
У гэтым годзе самі лётарыі прайшлі лешы, чымся ў леташнім. Але вялікая праграма стамалала слухачоў, ды ня было дастаткова ўнутранага распарадку.
В. Міхалковіч.

раіі уся гэта работа, будзь-жазь правядзенне ў жыццё вясковай палітыкі партыі і савецкае ўлады, будзе залежаць пасьпех у гаспадарчым наступленні на кулака.
Будаваць кааперацыю, праводзіць праз яе наступленне на кулака, перабудоўваць бядняцкую дробна-сялянскую вёску на буйную, прыбытковую, сацыялістычную гаспадарку павінны самі бядняцка-серадніцкія масы. Аб гэтай задачы яшчэ і яшчэ раз трэба ўспомніць.
О. П.

Ахвярны казёл

(Ангельска-француска-польскія пляны за кошт Літвы)

Пачатак беспарэдных польска-літоўскіх перагавораў у Кенігсбэргу, іх перапынак, утварэнне трох камісіяў, якія пасыла некалькіх дён працы таксама развешаліся без усякіх вынікаў, і адпаведнае працы камісіяў цьер, весткі аб імперыялістычных замерах Польшчы ў Прыбалтыцы—уоё гэта ажыццяляе паўсюдную цікавасць у Эўропе да польска-літоўскіх адносін. Увага і палітычных дэячоў і міжнароднага друку зноў прыцягваецца да аднаго з тых «неўраўнаважаных пунктаў» Эўропы, якім у сваёй істоте ёсць польска-літоўскае пагранічча.

У апошнім часе ў буржуазным друку галоўным імперыялістычным дзяржаў Эўропы (Англіі і Францыі) уоё часцей і часцей праглядае думка, што ня трэба парэчыць імкненьням Польшчы да захону Літвы ці то пад прыкрыццём фігавата лістка федэралізму, ці нават быз усякага прыкрыцця. Тлумачыцца гэта тым, што ў сучасны момант інтарэсы французскае і ангельскае буржуазіі ў пытанні аб Літве і Польшчы зыйліся. І Англія і Францыя згаджаюцца на захват Польшчаў Літвы, хоць выходзяць яны з розных меркаванняў. Для Англіі важна ўзмацненне Польшчы як асноўнага вяртаны ў супроцьсавецкім лагнцу, які выкоўваецца ёю і ліквідацыя Літвы, як самага слабага месца ў лагнцу. Захват Польшчаў Літвы дасць магчымасць сякіх-такіх уступак Нямеччыне за кошт Польшчы і канчатковае перацішненне Нямеччыны ў супроцьсавецкі лагер.

Францыя згаджаецца на захват Літвы Польшчаў, бо ёй пажадана ўсякае ўзмацненне свае ўсходняе хаўрусніцы. Адначасова з гэтым і ва Францыі пачынаюць разумець, што ў выпадку значнага пашырэння Польшчы на ўсходзе за кошт Літвы ёй прыдзецца трохі паніснудца на захадзе на карысць Нямеччыны. Ва Францыі спадзяюцца што пасля гэтага некалькі згадзілася-б вострась нямедка-францускіх супярэчнасцяў і магло-б наладзіцца больш-менш цярплівае сужыццё. Такім чынам польска-ангельска-францускі імперыялістыкі нямаюць асабліва дзяржаўнага гаспадарства для Літвы роля ахвярнага казла які павінен быць зарэзаны і прынесены ў ахвяру ў імя агульнае іх згоды.

Арткулы з «прыядельскім» падаквачаннем Польшчы да ўступак Нямеччыне ў ангельскім буржуазным друку—ня рэдкія. За тое ва французскім буржуазным друку яны амаль што не зьяўляліся. Калі часам адзымаліся якія-небудзь адзіночныя галасы за перагляд нямечка-польскае граіцы на карысць Нямеччыны, дык гэта былі звычайна выступленні зусім безадказных палітыкаў ня зьвязаных з афіцыйнымі сфэрамі. Цьер становіцца зьменьваецца, і ва

Францыі таксама ўплывовыя палітыкі пачынаюць патроху загаворваць аб перадачы Данцыгскага калідору Нямеччыне з кампенсацыяй Польшчы за кошт Літвы.
У гэтым сэнсе вельмі паказальны арткул праф. Эціен Бугуэна (Vienne de Bourgoin) апошнім нумары паважнага французскага месячніка «Рэвію дэ віван» (Revue des Vivants), што заснаваны і рэдугецца Анры дэ-Жувэнэлем, былым дэлегатам Францыі ў Ліге Нацый. Жувэнэль захваў усе свае старыя сувязі ў палітычным сьвеце і, пэўна-ж, знаходзіцца ў курсе палітычных меркаванняў французскае дыпліматыі. Дзеля гэтага яго арткул мае значнае важнае сымптому і на ім варта спыніцца тым больш, што ён вылікаў жыцця волгукі неадвальнае ў польскім буржуазным друку.

Праф. Бугуэн у сваім арткуле «Аб паўночна-ўсходнім Лёкарню» займаецца ўсім комплексам польска-літоўскіх адносін і, аналізуючы іх развіццё, прыходзіць да канчатковага вываду, што трэба вярнуцца да першапачатковага праекту Гіманса. Праф. Бугуэн прымае, што кенігсбэрская канферэнцыя дала некаторыя ванкі ў выглядзе кантакту польскага і літоўскага ўрадаў, але.

«У часе перагавораў выявілася, што адносін паміж гэтымі дзяржавамі не магло-б зрабіцца добрымі, пакуль віленскае пытаньне ня будзе вырашана ўмова, прынята праабодва бакі. Гэта-ж пытаньне зьяўляецца перашкодаю на шляху да канчатковага замірэньня паўночна-ўсходняе Эўропы».

Пасля такога асноўнае ўстаноўкі аўтар пераходзіць да разгляду літоўскае дзяржаўнасці і Віленшчыны, як аб'екту польска-літоўскае спрэчкі. Віленшчыну ён трыма характарызуе, як скрыжваньне вялікіх шляхоў паміж усходняй і цэнтральнай Эўропай, што злучаюць Балтыцкае мора з Чорным і расійскай роўнядзі і нямедкімі прамысловымі цэнтрамі. Апрача таго Віленшчына зьяўляецца натуральным дапаўненнем басейну ніжняга Нёмну і Вялікі, яе эканамічным вакном у сьвет зьяўляецца Клайпэда. Абмяркоўваючы пытаньне, да каго павінна належаць Віленшчына «па праве», праф. Бугуэн лічыць, што ні этнаграфічны, ні эканамічны, ні юрыдычны аргументы не гавораць рашуча ні на карысць Польшчы, ні на карысць Літвы. Па яго думцы—

«Розныя элементы насельнасці прымуць усякае вырашэнне, якое толькі запэўніць ім аўтаномію, вольнасць мовы і веры і будзе срыць гаспадарчому развіццё».
Далей ідзе храналёгічны агляд галоўных этапаў польска-літоўскае

спрэчкі ва Вільню, пры чым гвалт Жалітоўскага сустракае вельмі суровую апэрку, бо ён перашкодзіў ажыццяўленьню праекту Гіманса, правядзенню плебісцыту і агульнай нармалізацыі польска-літоўскіх адносін Аб сьпіннай пастанове «Нарады паслоў» ад 15-III-23 г., на якую так часта спасылаецца Польшча, праф. Бугуэн кажа, што яна была прынята «без згоды аднае з зацікаўленых старон і дзеля гэтага не зьяўляе права Літвы да пазнейшага звароту» (Віленшчыны).

Завначыўшы, як Літва эканамічна бядкаея Віленшчыны хоца змусіць Польшчу да ўступчывасці, аўтар зьяўляе, што трэба вярнуцца да праекту Гіманса да федэрацыі Літвы з Польшчаў. Пры гэтым федэрацыя з Літвой была-б для Польшчы ўступна да федэрацыі з іншымі прыбалтыцкімі дзяржавамі.

«Шчасьлівае вырашэнне віленскага пытаньня праз параўменне з Літвой над зьякам федэрацыінае ідэй было-б дасканальным адходным пунктам для ўтварэння сымстэмы дэснага параўмення з іншымі балтыцкімі дзяржавамі».

Тут праф. Бугуэн як-бы медам па вуснах мажа польскі імперыялісты, ваячы і ажыццяўленьнем іх самых згоных жаданьняў: далучэньня Літвы і стварэньня прыбалтыцкага саюзу над польскім верхавенствам.

Але... тут зараз-жа сьледзе маленькае «але». Але за гэта Польшча павінна заплаціць Данцыгскім калідорам. Пры гэтым аўтар папярэе Польшчу, што яна магло-б дагаварыцца з Нямеччынаю аб вольным транзіце праз Данцыг на ранейшых падставах і ўсё было-б добра:

«Польска-літоўская ўмова дазволіць вырашыць справу ўсходніх граіц Нямеччыны. Павялічэнне сілы Польшчы адчыненне вольнага доступу ў мора праз Клайпэду, канвэцыя з Нямеччынаю аб забеспячэньні Польшчы вольнага доступу да Данцыгскага порту—уоё гэта дазволіла-б Польшчы адмовіцца ад Данцыгскага калідору, а самая значная паргза міру ва ўсходняй Эўропе была-б зьявіцца. Талы сапраўды можна будзе гаварыць аб балтыцкім Лёкарню, якое прывадзіць да канчатковага замірэньня паўночнага ўсходу Эўропы».

Плян ангельска-француска-нямечка-польскага параўмення за кошт Літвы выглядае тут з поўнай яснэсцю. Літва павінна адыграць ролю ахвярнага казла за згладжаньне між імперыялістычных супярэчнасцяў у Эўропе.

Зраумела, што яго ажыццяўленьне зьявілася-б беспарэднай і моцнай паргвай Савецкаму Саюзу, парушаючы і так нямощную роўнавагу ў гэтай частцы Эўропы.

Міхась Баравы.

Фашыстыя рыхтуюцца

У сувязі з надыходзячымі асеннімі парламанцкімі выбарамі ў Латвіі, на ўсёй краіне праходзіць пэўная арганізацыйная падрыхтоўка фашысцкіх сіл. Фашысты, г. зн. партыя «нацыянальны цэнтр», на часе якое стаіць депутат Арвэрд Бэрг, а вялікім умемнем і надзвычайнай энэргіяй выкарыстаюць неадавальненне сялянскіх мас існуючым парадкам рэчаў.

Гэта неадавальненне вырасла на глебе, з аднаго боку, палітычнага апукаства мас, чым займаюцца буржуазныя партыі ўсіх аддзеньняў, а з другога—яно выклікана сапраўды цяжкім эканамічным становішчам сельскае гаспадаркі, якая не вылажае з крызісу што пачаўся яшчэ ў 1926 годзе. Латвійская вёска страшана абцяжана падаткамі. Падатковы прэс думшчы іх толькі селяніны, які працуе на 18-20 гадзін у суткі, але таксама і заможныя пласты вёскі. Зараз гэта неадавальненне ўскладняецца народнымі пшчасьдэм, якое перажывае краіна, паргзаю голоду. Вёска інстыктыўна шукае нейкага выхаду, чакае нейкага аргуху. І вось зьяўляюцца людзі, бэргістыя-фашысты, якія падвоўдзіць свой палітычны і ідэалёгічны фундамент пад усеагульнае неадавальненне, паказваючы сялянству пэўны шлях—шлях да «моцнай улады», шлях да фашызму.

Новым момантам у палітычным жыцці Латвіі зьяўляецца тое, што мясцовыя арганізацыі кулацкага саюзу праводзі літаральна не на днёх, а на гадзінах. У іх адбываецца аўч і мет думка зьяўляюцца ў бок фашызму, у бок моцнай сувязі з партыяй Бэрга. Тут не дапамогуць ні якія ваклічанні афіцыйных лідэраў сялянскага саюзу—Ульманіса, Кліве і інш., якія прысягаюць існуючаму дэмакратычнаму ладу. У падзеях, якія зараз разгортваюцца, гэтых лідэраў можа спаткаць лёс літоўскага Круповічуса, які пасля фашысцкага перавороту быў поўнасьцю адхінен ад падзелу налітычнага надвор'я. Так можа адарыцца і з лідэрамі латвійскага сялянскага саюзу, калі яны, у выпадку фашысцкага перавороту, адмовяцца прызнаць новы правапарадак.

Асөннія парламанцкія выбары зьяўляцца сур'ённым іспытам для дэмакратычнага ладу. Фашысцкая гавэта «Латвіс» з дня на дзень вядзе ўпартую агітацыю за кансалідацыю фашысцкіх сіл. Фашысты асабліва выдзяляюць корпус айсаргаў. Так называецца вясковая «самаахова», арганізаваная паводле ўсіх правіл ваеннае навукі, якая налічвае 30

тысяч байцоў, падзеленых на раздзелы, роты, батальёны і палкі, і якая мае ў сваім складзе пятоцкія, кавалерыйскія і кулямётныя часці. Фашыстыя моцна спадзяюцца на гэтую арганізаваную кулацкую сілу. Але фашыстыя вядуць ня толькі агітацыйную работу. Яны развываюць сур'ёзную арганізатарскую дзейнасць. На баку фашысты—значная частка армейскіх часцей, студэцкія арганізацыі, розныя фашысцкія арганізацыі і, парэшце, мілітарызаваная пагранічная ахова. Вельмі сымбітаматычна, што вось ужо каля двух месяцаў адбываюцца непармўныя манэўры корпусу айсаргаў у ўдзелам афіцэрскага корпусу латвійскае арміі. Мясцовыя лідэры сялянскага саюзу, г. зн. фактычныя нахніцелі і кіраўнікі корпусу айсаргаў, а паводу манэўраў гавораць: «зараз, улетку, мы праводзім манэўры ў вёсцы, а ўвосень зробім адзін вялікі манэўр у Рызе». Хоць гэта гаворыцца з гіроніяй і з усмешкаю на вуснах, усё-ж гэтыя словы дакладна перадаюць, куды расьце сялянства.

Плянны фашысцкіх складаюцца з таго, каб ўвосень 6 і 7 кастрычніка адрау-ж, пасля зьяўленьня вялікаў выбараў у новы сойм, зрабіць дзяржаўны пераварот—зьявіць канстытуцыю, як кажа Бэрг. Фашыстыя мяркуюць дзясянуць сваіх мет думка шляхамі: шляхам «парламанцкім», калі ў сойме створыцца прывэрда правая большасць, якая цьерме адваедныя законы аб пашырэнні праў прэзыданта, аб незалежнасці ўраду да сойма і аб абмежаванні праў народнага прадстаўніцтва; або ўзброеным шляхам, калі сойм будзе ў сваёй большасці левым. Зараз, у вёсцы на сходах, дзе абмяркоўваюцца пытаньні аб народным няшчасці і аб надыходзячым выбарах у сойм, фігуруе ўсёды адна і тая-ж рэзалюцыя, якая прапануе імяна паказаныя мерапрыемствы ў галіне «зьямены канстытуцыі». І трэба сказаць, што гэта рэзалюцыя праходзіць пераважнай большасцю галасоў. Ужо адзін гэты факт паказвае, што існуе нейкі пэўны цэнтр, які зараз арганізуе вёску ў кірунку, нажаданым імяна для фашысцкіх груп.

На часе фашысцкага руху стаіць яго ідэалёг-кіраўнік депутат Арвэрд Бэрг. Вядома што, паводле запатрабавання Бэрга, сучасны ўрад узяў рашучы курс на праследванне левых рабочых арганізацый, на разгром іх. З другога боку—ўрад пусціў у Латвію такіх сапраўдных пучыстых, як міністра земляробства Ваомонтаўскага ўраду ў 1919 г. Аль-

бэрта, які зараз вызвален з турмы на загадзе таго-ж Бэрга.
Далей, Бэрг, відавочна, настолькі ўпэўнен у сабе і ў фашысцкім руху, што ідзе на «дзіўнасці», супроць якіх супярэчаць нават такія «смакраты», як лідэры сялянскага саюзу—Ульманіс і Кліве, інакшакажучы, Бэрг стаіць за дапушчэнне сьціска левых прафсаюзаў на соймавыя выбарах. Палітыка рэпрэсіі, па думцы Бэрга, у адносінах левых прафсаюзаў не павінна спыняцца аж да самых выбараў. Потым рэпрэсіі трэба спыніць у дні выбараў, і прафсаюзнікі павінны быць дапушчаны да вурнаў. Бэрг разважае так: спачатку трэба разграміць левыя рабочыя арганізацыі, потым канчаткова выявіць іх сілу шляхам дапушчэння да выбараў у сойм з тым, каб потым з новай сілай накінуцца на выкрытага цалкам праціўніка. Тактыка Бэрга не пазабулена цікавасці і з яго пункту гледжанья зусім правільная.

Такая абстаноўка напярэдадні парламанцкіх выбараў. Ляўдзі, якія ведаюць ступень арганізаванасці і фашысцкіх сіл, і сіл прыхільнікаў дэмакратыі, сьцьварджаюць, што калі фашыстыя зробіць ўвосень паўстаньне, дык яны ва ўзброенай сутычцы будуць пераможцамі, бо гаварага на іх баку. З другога боку, можна з пэўнай доляй мажлівасці дапушчаць ужо цяпер, што новы сойм будзе ва ўсакім выпадку не правей дцперашняга, а хутчэй за ўсё больш левым. Гэта паказалі выданні выбары ў рыскае самакіраўніцтва, якія далі левы блёк. На першы погляд, як быццам супярэчнасць: сойм—левы, а сіла на баку фашысцкіх. Па сутнасці-ж супярэчнасці ніякай няма, бо настроі у масе выбаршчыкаў, у гарадскога рабочага, сельска-гаспадарчага пралетарата і працоўнага селяніна, якія складаюць, прыкладна, 75 проц. выбаршчыкаў, сапраўды левы. Але арганізаваная сіла на баку фашысцкіх, паколькі рабочая класа Латвіі слаба арганізавана, ня кажучы ўжо аб сельска-гаспадарчым пралетарыяце, у якога амаль ніякіх арганізацый ня існуе (з 200 тысяч чалавек, толькі 5.000 чалавек—арганізавана ў прафсаюзы). Апрача таго, у Латвіі няма адзінага класавага пралетарата кіраўніцтва—самы вялікі недахоп у выпадку грамадзянскае сутычкі. Але грамадзянскае вайна, калі яна будзе пачата фашыстамі, будзе зорстай—латвійскі рабочы шчыра жахоўвае традыцыі 1906, 1917, 1918 і 1919 гадоў...
А. Л.

ПРАВЕР СЯБЕ: ШТО ТЫ РОБІШ ДЛЯ ўмацаваньня абароны СССР? Ці прымаеш ты ўдзел у рабоце Асоавіахіму? ТЫДЗЕНЬ АБАРОНЫ—праверка нашай падрыхтаванасьці абараняць сацыялістычнае будаўніцтва

Шырэй дарогу творчай ініцыятыве рабочых

Першыя ластаўкі Прэміі — вынаходцам

(Фабрыка «Чырвоная Бярэзіна, Нова-Барысаў)

Да гэтага часу праца камісіі па вынаходніцтве значна культава. Рабочыя ня ведалі, хто прымае прапановы аб вынаходках, хто разглядае практы, колькі прэміі атрымлівае вынаходца.

Толькі п'ядаўна заводкіраўніцтва вывесіла ваклік да ўсіх рабочых аб устанавленьні прэміяваньня за добрыя вынаходкі.

Зараз мы ўжо можам прачытаць працягом камісіі па вынаходніцтве аб прэміяваньні рабочых.

Рабочы набівачнага даху тав. Савіцкі атрымаў прэмію ў 20 руб. за ўдасканаленне свайго варштату. Цяпер варштат дасць лепшую прадукцыю і работа на варштаце палічаецца.

Малады рабочы Клябанаў прапанаваў спосаб поўнага скарыстаньня рабочага дня ўнакоўшчы. Ён атрымаў прэмію.

Вось першыя плёны работы камісіі па вынаходніцтве.

Шымкінд.

Завод падрыхтаваны да пераходу на 7-мігадзінны дзень

(Дражджавы завод «Чырвоная Зара»)

П'ядаўна на пашыраным пасаджэнні вытворчай камісіі заводу абміркоўвалася пытаньне аб пераводзе заводу на 7-гадзінны рабочы дзень. Выступаўшы ў спрэчках рабочыя адзначылі, што завод механізаваны моц яго значна выраста і бяз шкоды для вытворчасці можна ў хуткім часе перавесці працу на 7-гадзінны рабочы дзень. У рэзальцый пастаноўлена працьць аб гэтым урадovou камісію.

Абаворвалася таксама пытаньне аб устанавленьні адзінага выхаднога дня. Да гэтай пары на заводзе ў сувязі з спецыфічнымі ўмовамі дражджавое вытворчасці, кожны дзень меў свой выхадны дзень. Асабліва перашкаджала гэта культурнаму абслугоўваньню рабочых.

Зараз з пераходам на выпрацоўку дрожджаў з мэллсу, ёсьць поўная магчымасьць устанавіць адзіны выхадны дзень. Вытворчая камісія вынесла аднаведную прапанову.

С.

Вынаходцам--нуль увагі

15-га ЛІПЕНЯ ПАЧЫНАЕЦА ДРУГІ „ТЫДЗЕНЬ АБАРОНЫ“

„Тыдзень абароны“ мы праводзім пад лэзунгамі: За ўмацаваньне ваеннай і гаспадарчай магутнасьці Савецкага Саюзу! За масавую работу Асоавіахіму! За смелага, дужага, адважнага і спрытнага байца.—Чырвонаярмейцы!-- Рыхтуйцеся да 15-га ліпеня!

Праверым, што мы робілі

З 10-га ліпеня Меноні акруговы савет Асоавіахіму праводзіць агляд працы ячэек гораду і вёскі. Агляд будзе праведзен сіламі актыву некаторых ячэек. Да працы прыцягваюцца найлепшыя актывісты-грамадзяніны.

Агляд павінен выявіць адносіны грамадзкіх арганізацый да ячэек, а таксама сувязь ячэек Асоавіахіму з працоўнымі масамі.

Абсьледваньне будзе праводзіцца сумесна з рэз. камісіямі абсьледваемых ячэек.

Вынікі абсьледваньня будуць абгаворваліся на агульным сходзе, прысьвечаным «Тыдню абароны», а таксама будуць зьмешчаны ў насьценгазэтах.

З. ЛЕВІН.

Перад аглядам (Мазыр)

Апошні пленум Мазырскага акрсавету Асоавіахіму спецыяльна заняўся пытаньнем падрыхтоўкі да «Тыдня абароны».

Падрыхтоўка разгарнулася па ўсёй акрузе і працягла ў самыя глухія вёскі.

Асабліва ўвага будзе вярнута на стралковыя спаборніцтвы ячэек Асоавіахіму, выхаваньні санітарных і хэмічных гуртоў.

У «Тыдзень абароны» будзе правэрана ўся праца ячэек Асоавіахіму.

Неабходна адзначыць, што прафэсійналыні арганізацыі амаль што не дапамагаюць ячэйкам Асоавіахіму. Бываюць выпадкі, калі прафсаюзы самастойна арганізуюць гурткі вайсковых ведаў і ня прыцягваюць да гэтай работы ячэйкі Асоавіахіму.

Акруговы савет у гэтым годзе парашыў арганізаваць курсы для каманднага складу пастоў наглядаць. Але гэтыя курсы былі сарваны, бо акрпрафсавет адмовіўся падтрымліваць арганізацыю курсу.


М. В.

Гэтыя камісіі працавалі тры месяцы і выявілі рад важных момантаў у жыцьці майстэрняў.

Апошнія вытворчая парада падкваліфікаваная рабочая сіла; непадлічыла выяўленьня ёю недахопы. Выявілася, што тэхнічнае кіраўніцтва невыстартальнае, няма гаспадарчага нагляду за работаю ў падрыхтоўцы.

З МУШКІ ДАЛОУ!

Адны працадольны вайсковы гурток—лепш за сотні рэвалюцый аб дапамозе Асоавіахіму. (З лэзунгаў Асоавіахіму да „Тыдня абароны“)



У ЧЫРВОНААРМЕЙЦАУ

Ждановічы. Стрататы натоўп адпачываючых ды бадзёрныя пастаці чырвоных байцоў—абляпілі ўсю плячформу станцыі—прышлі сусетрэд знаёмых ды шэфуў, каб разам з імі правесці дзень. Дожджык час ад часу палівае шаўковы дыван паветкаў, ды пасмы хвойнага лесу, што абляпілі ўгоркі паабанал рэчкі. Жыцьцё ў палатняным гарадку б'е крмынай, і толькі калі пысьне дожджык, яно як-бы крыху замірае. Тады і шэфы, і чырвоныя байцы бягуць у палаткі, якія нагадваюць у той час пчаліны вулей.

Разам з іншымі шэфарганізацыямі ў лягеры пагасціць да падшэфнага эскадрону прыбылі і друкары Інбелкульту. Яны прывезлі і сабою падарункі байцом. Ветла сусетрэд шэфуў чырвонаярмейцы, толькі шкадавалі, што прыехалі да іх адны Інбелкультуўцы без працаўнікоў редакцыі і друкарні «Звязь», якія таксама

зьяўляюцца іх шэфамі. Хоць дзень быў і ня зусім удалы, але камандзір эскадрону т. Малюкоў захацеў паказаць сваім шэфам спрыт і ўменьне ўладаць шабляю чырвонымі байцамі. Для гэтай мэты шэфы з разьдзелам кавалерыстх на чале з камандзірам эскадрону накіраваліся ў бок ад лягераў на палынку, дзе і прадеманстравалі чырвоныя байцы сваё мастацкае ўладаньне шабляю, а таксама скаканьне на конях праа высокі бар'ер ды джыгітоўку. Шэфы даівіліся спрытнасьці байцоў і таварылі, што яны могуць паспрацаваць з выдатнымі цыркавымі артыстамі, асабліва, ў джыгітоўцы. А коні ў самарцаў, якіх вьць, здаецца зямля стогне над магучымі ударамі іх капытоў. Столькі сілы, вухаватасьці, бадзёрнасьці ў кожным байцы! Усё гэта дае ўваўненасьць, што за плячым тагоў арміі можна спакойна будаваць сацыялізм у нашай краіне, гэтаму будаўніцтву

не пашкодзіць ніякія варожыя нам сілы.

Скончыліся вайсковыя прадстаўленьні, і шэфы разам з камандзірам эскадрону т. Малюковым парашылі раздаць падарункі лепшым байцом, прапрабіўшым больш мастацка свае нумары, бо для ўсіх не хапіла падарункаў. З радасьцю і задавальненьнем атрымлівалі байцы, ужо як прыз ад шэфуў, хто майку, хто пояс, а хто каробку папярост. Падарункі хоць і не дарагія, але яны сьведчаць аб рэальнай сувязі рабочых з чырвонаярмейскаю масаю.

Увечары, калі ўжо сонца схавалася за небасхілам і толькі слабыя праменьні, як з-пад зямлі, чырванілі ўскраек неба, гамурэлага пшывучымі хмаркамі, адыходзіў цягнік, вёзшы гасьціўшых. На разьвітаны чырвоныя байцы праслі тасьцей наведваць іх.

П. Ж-ні.

Узмоцнім нашу баяздольнасьць

(№-скі полк 2-й Беларускай дывізіі)

У нашым паўку «Тыдзень абароны» пройдзе пад лэзунгам «ўмацаваньне баявое здольнасьці часоці».

У гэты «тыдзень» трэба ўцягнуць увесь чырвонаярмейскі актыв у асоавіахімаўскія ячэйкі.

Кампанія праводзіцца ўжо другі раз і таму трэба ўлічыць недахопы мінулага. Галоўныя з іх—слабое скарыстаньне матар'ялаў наконі ваеннай небясьпекі, адсутнасьць мэтанай установаўкі ў правядзеньні кампаніі, слабое замацаваньне дасягнутых вынікаў.

Зараз неабходна азнаміць чырвонаярмейскі склад палка з патаўнымі міжнароднага характару па вастававах 15-га зьезду партыі.

У паўку ў «тыдзень абароны» будуць праведзены гурткі і вечары, спаборніцтвы па страляньні, бегу, хадзьбе і інш. Будуць праведзены экскурсіі ў тэхнічнай частцы, на аэрадром і ў бранявыя дывізіі.

К. Ількевіч.

Спаборніцтвы ў лягеры

З 26-га чэрвеня па 5-га ліпеня Аб'яднаная Беларуская Вайсковая Школа правяла фізкультурнае свята.

У лягеры «Чырвоная Урочышча» былі праведзены спаборніцтвы, якія ахапілі амаль што трэцюю частку ўсіх нурсантаў.

У групавых спаборніцтвах лепшай камандай лічылася тая, якая атрымала найбольшы лік ачкоў у выкананні наступных нумароў: эстафэты бег, ояні ў даўжыню, ніданьне гранаты, лазаньне па каначе і бег на 3.000 мэтраў па перасечанай мясцовасьці.

У індывідуальных спаборніцтвах меу магчымасьць удзельнічаць ножны нурсант, выконваўшы той нумар, які ён лепш ведаў.

У пляні індывідуальных спаборніцтваў уваходзілі: бег на 100 мэтраў і 200 мэтраў, ояні ў даўжыню і вышыню, плаваньне на 100 мэтраў і 50 мэтраў, ніданьне дыску, ядра і пікі. Лепшымі камандам і паасобным нурсантам будуць выданы прызы.

Ч. БАРЫСЭВІЧ.

У прэзыдыуме ЦСПСБ

Міжсаюзная інжынэрна-тэхнічная сэкцыя ў Барысаве

Па Савецкай Беларусі

Зьніжэньне выдаткаў прыходзіць слаба

МАЗЫР. (Уласны бар.). Поўнасьцю выканалі дырэктыву аб зьніжэньні выдаткаў, з 15 правэранных устаноў, толькі 4. ЦРК скараціла выдаткі ў параўнаньні з 1926-27 годам на 20,3 проц., спажывецкае таварыства «Змычка»—на 22 проц., Маагьскі акрсельсаюз—на 20,11 проц. і Гаркамгас—на 41,14 проц. (такі вылікі проц. па Гаркамгасе тлумачыцца рэарганізацыяй Акркамгасу і выдзяленьнем у самастойную адзінку Гаркамгасу).

У радзе устаноў праведзена толькі частковае скарачэньне выдаткаў. Так, аддзяленьне «Лесбелу» скараціла на 4,27 проц., фабрыка «Чырвоны Кастрычнік»—на 6,66 проц. і камбінат камтэсту—на 10,27 проц.

Па асобных прадпрыемствах і ўстановах маецца замест скарачэньня выдаткаў павялічэньне. Мазырскі інспэктарыят лесоў павялічыў выдаткі ў параўнаньні з мінулым годам на 27,3 проц., па лясніцтвах акругі павялічаны выдаткі—на 30,7 проц., па акрэмадзеле—на 15,42 проц. і па заводзе «Змычка»—на 22,48 проц.

У працу па скарачэньні выдаткаў шырокія масы членаў саюзаў, эканамікамісіі і вытворчых парады вельмі слаба былі ўцягнуты.

Б. Ш.

Каапэратары-растратчыкі і спэкулянты

Пракуратура павінна зьвярнуць увагу

ЗАСЛАЎЕ. (Ад нашага селькора). На працягу апошніх 3-х год, у Заслаўскай каапэрацыі (Меншчына), рабілася розныя злоўжываньні. У працаўнікоў на-апарцыі наладжана была цэнавая сувязь з гандлярамі Брукам, Каганам і інш. Казлоўскі—загатоўшчыні за сувязь з прыватнікамі адтрымліваў значныя сумы грошай сабе ў нішэню. Атрымаўшы 1.800 руб. на загатоўку тавару, ён іх таксама прысоўі сабе. Старшыня праўленьня Казлоў прысоўіваў частку павых узносаў. Увесь штат каапэратыву рабіў розныя злоўжываньні: адшуквалі ў вае пайчышчыя

не скарыстаны (Служба цягі МББ чыг.)

Вучпрафсоюз яшчэ ні разу ня склікаў вучастковых нарад вытворчых камісій, а гэтыя нарады напрошываюцца самім жыццём.

Для прыкладу возьмем службу цягі. У 1926-27 г. кіраўніцтва чыгуначнага асигнавала 1.000 руб. на фонд рацыяналізацыі вынаходніцтва. Гэта тысяча спакойна ляжала да пачатку новага бюджэтнага году і толькі за некалькі дзён да новага году адміністрацыя выдала прэміяльных 150 р. чатыром рабочым, якія ўдасканалілі варштат.

Гэтае становішча, аразумела, не магло дапамагчы развіццю вынаходніцтва думкі ў рабочых.

Кіраўніцтва чыгуначнага, бачачы, што фонд рацыяналізацыі і вынаходніцтва не скарыстаны, урэзалі яго ў гэтым годзе і выдала толькі 500 р. Да гэтай пары з 500 р. не скарыстаны на ніводнай капейкі.

Трэба спадзявацца, што ў будучым годзе мы нічога не атрымаем. Вучастковыя нарады павінны абгаварыць гэта важнае пытаньне і прыняць меры да поўнага скарыстання фонду рацыяналізацыі.

К.

Пад кантролем мас Цэхавыя камісіі за працай

(Сельска-гаспадарчыя майстарні імя Бурбіса)

У сакавіку 1928 г. вытворчая нарада паставіла вылучыць цэхавыя камісіі для таго, каб уціснуць рабочых у барацьбу з недахопамі заводскае працы.

кваліфікаваная рабочая сіла; не сваячасова выконваюцца заказы часта якасць іх нядобра; няма поўнага падліку зробленых паўфабрыкатаў.

Вытворчая нарада ў сваёй паставе прынавала адміністрацыі:

Пры прыёме заказаў складаць калькуляцыю, а таксама дагавор на сваячасовае выкананне заказаў, увесці сыстэматычны і поўны падлік нагурак цэхаў і варштатаў, сячыць за якасцю работы кожнага пэру ў паасобку, вызваліць кваліфікаваных рабочых ад дапаможных работ.

С. Д.

На формавы спосаб выпечкі (Хлебазавод МЦРК)

Нядаўна газета «Звязда» паведамляла што вытворчая нарада заводу паставіла перайсці на формавую выпечку хлеба і калача. Пастава нарады выканана.

Новы спосаб выпечкі дае звыш 600 пудоў мукі эканоміі ў месца. Гэта мука раней патрэбна была для пасыпкі дошак. Новая сыстэма значна скарачае рабочую сілу. Пры старых метадах пры печанні патрэбна 9 чал., зараз для гэтай працы патрэбна толькі 6 чал.

Формавая сыстэма павялічвае прадукцыйнасць працы. Раней пасадка аднаго поду займала 5 мінут, цяпер для гэтай патрэбна толькі 2 мінуты. Апрача таго, формавы хлеб на сваім выглядзе больш прыбытны.

Усе гэтыя дасягненні—прадукт рабочай ініцыятывы, агульнай думкі рабочых заводу.

М. Бэрман.

Бег на 100 мэтраў

7 ліпеня на спортпалюшчы ў садзе „Прафінтэр“ адбыўся бег на 100 мэтраў. Лепшае дасягненне паказалі: м.т. Таларук (працасветы)—14 сек., другое—Ланца (жэстасветы)—14,2 сек. і трэцяе—Заркіна (КІМ)—14,6 сек.

Бег на 100 мэтраў (мужч.)

Першае месца паказаў тав. Камар (АБВШ)—12 сек., другое—Гадзіночкі (Дынама)—12,2 сек. і трэцяе—Рамановіч (працасветы)—12,2 сек.

Бег на 400 мэтраў (мужч.)

У бегу на адлегласці 400 мэтраў першае месца ўзяў Скрабаў (АБВШ)—57,7 сек., другое—Лажматкін (АБВШ)—58 сек. і трэцяе—Рамановіч (працасветы)—58,8 сек.

Скачок у вышыню (жанч.)

Адбыліся спаборніцтвы калектываў па скачках у вышыню. Першае месца на скачок узлёт калектыву МББ чыг. (57,5 м.), другое—калектыву КІМ (56,5) і трэцяе—працасветы—(55,0 мэтраў).

Тав. Макарэвіч (Зах. чыг.) паставіла новае менскае дасягненне—134 сант.

Дыск

Саме лепшае дасягненне па дыску паказаў калектыву МББ чыг. (131,05).

дальш—калектыву КІМ (126,35) і калектыву саўгандальслужачых (128,05).

Лепшае дасягненне ў індывідуальным паказалі (абедзьёма рукамі) Камар (АБВШ)—57 м. 43 см., другое—Механік (КІМ)—54 м. 08 см. і трэцяе—Біртэр (друкары)—53 м. 35 см.

Тэнніс

У цульні першай класу ў фінале выйшлі Зітэр і Даласюкі, якія выйгралі ў Алісінскага, першы з вынікамі—4:6, 6:1 і 6:0, а другі з вынікамі—6:2, 6:1.

У другой класе цульні Барысавіч і Барысавіч. Адно партыю выйграў Барысавіч (6:1) і прайграў—6:3, 6:3.

У цульні Левін—Фальдман, апошні быў зняты з спаборніцтваў за грубую гульню.

У цульні (жанчыны) Раішэнікава—Башук перамагла Раішэнікава з вынікамі—6:4, 6:2.

Крос

8 ліпеня ва ўрочышчы «Тры Карчмы» быў праведзены крос на адлегласці 8 кіламетраў (бег на перасечанай мясцовасці).

Першы прабеў гэту адлегласць Каваль (МББ чыг.) у 33 м. 58 сек., другі—Лавінін (жэстасветы)—35 м. 31,9 сек. і трэці—Усоўскі (МББ чыг.)—36 м. 07 сек.

Бег на 1.500 мэтраў (жанч.)

У бегу на 1.500 мэтраў на лесе першае месца ўзяла тав. Хаціклевіч у тэрмін—6 м. 30 сек., другое—Трузд (Зах. чыг.).

Плаваньне

Мужчыны на 100 мэтраў. Па плаванні на 100 мэтраў першае месца ўзяў Лавінін (АБВШ)—1 м. 04 сек., другое—Падлобка (АБВШ)—1 м. 14,9 сек.

Жанчыны на 100 мэтраў. Першае месца ўзяла Каравай (Зах. чыг.)—1 м. 41 сек., другое—Трузд (Зах. чыг.)—1 м. 47,4 сек. і трэцяе—Маршал (МББ чыг.)—1 м. 58 сек.

Мужчыны на 300 мэтраў на бану. Графутка прайшла гэту адлегласць у 4 м. 14 сек., Брулякін—4 м. 16 сек. (абодва з АБВШ).

Жанчыны на 1.000 мэтраў. Каравай (Зах. чыг.) прайшла гэту адлегласць у 15 м. 27 сек., Каліта—у 15 м. 27,3 сек.

Мужчыны на 500 мэтраў. У 6 м. 3,2 сек. гэту адлегласць прайшлі Катковіч і ў 6 м. 07 сек. Піўскі (абодва з АБВШ).

Скачкі з вышыні ў ваду

Адбыліся скачкі з вышыні ў ваду ў чырвоначармейскай вопратцы з залывам на 50 мэтраў. Першае месца ўзяў Носікаў (АБВШ), прайшоўшы гэту адлегласць у 37,9 сек. другое—Катковіч (АБВШ)—41,2 сек., і трэцяе—Графутка (АБВШ)—43,2 сек.

ганізавань у Барысаве міжсаюзную інжынерна-тэхнічную аэкіцыю.

Камгас вінаваты ў зрыве грамадзкіх работ

Прэздыум ЦСПБ канстатаваў, што зрыў грамадзкіх работ у гор. Менску адбыўся па віне Камгасу, які несваячасова прадотаўляў праекты і каштарысы на аб'екты работ. Прэздыум паставіў пераглядзець плян работ, падшукаць новыя аб'екты для грамадзкіх работ. Для таго, каб ухліцца ў будучым ад таіх зьявішч, прэздыум ЦСПБ прапанаваў да прадотаўленьня пляну работ на 1928-29 г., сваячасова падрыхтаваць усе праекты і каштарысы ў адпаведных установах.

Міжсаюзная канфэрэнцыя

Прэздыум ЦСПБ паставіў скліцаць 10 лістапада міжсаюзную канфэрэнцыю для выбараў дэлегатаў на 8-ы ўсесаюзны зьезд прафсаюзаў.

У канфэрэнцыі прымуць удзел оаюзы працаўнікоў паперы, друкароў, мясцоважытцаў, краўцоў, воднікаў, мясцовага транспарту, нароўнаў, працаўнікоў мастацтва і РКГ.

Да ўвагі рабкораў і рабкорак

Заўтра, 11-га ліпеня, а 7-й гадзіне ўвечары, у памяшканні рэдакцыі (Савецкая, 63, 3-ці паверх) адбудзецца агульны сход рабкораў і рабкорак.

У парадку дня—шэраг важных пытанняў. Рабсельнораўскі аддзел.

На оходах кааператараў Умеці замаваць вочы лэйшчыкам, а развіццём камісія, члены якое ігралі ў адну ляду з праўленьнем, у актах развіцця пісала: „недахопаў няма“.

У выніку зараз выкірта раотрата ў 11.300 рублёў кааперацыйных грошай, ня лічычы запасычанаасці 5.000 руб. Такімі кааператарамі неабходна зацікавіцца пракуратуры і прыдагнуць іх да судовай адказнасці.

Вядоучы.

Сувязь рабочых з пераменьнікамі

БАРЫСАЎ. (Уласны кар.). Чырвоначармейцы пераменьнікі наладзілі цесную сувязь з рабочымі фабрык і заводаў гор. Барысаве і з селянамі вёсак Гара, Глівіна і інш..

У працягу месяца амаль усе пераменьнікі пасьпелі наведаць фабрыкі і заводы і пазнаёміліся з жыццём і ўмовамі працы рабочых. Арганізавана кансультацыйнае бюро для дачы пераменьнікам растлумачэння па розных пытаннях. Зьвернута ўвага на ліквідацыю нпільсьменнасці сярод перамённага складу.

Тав. Валодзька-старшыня Віцебскага АВК

ВІЦЕБСК. (Уласны нар.). Закончыўся пленум акрыянканому. Пленум абраў замест адліканана ў ЦК партыі старшыні акрыянканому т. Паўлюкевіча—старшыней акрыянканому т. Валодзька. Замест знятых з пасада нам. старшыні акрыянканому Гейне і сакратара Белына пленум абраў нам. старшыні Вараб'ева—былога старшыню Сурацкага райвыканкому і сакратаром т. Варнецкага.

Ці будзе ў Барысаве музшкола?

БАРЫСАЎ. Барысаў адчувае патрэбу ў музычнай школе. Аб гэтым яскрава сведчыць такі факт: 260 чалавек падалі анкеты ў саюз працаўнікоў мастацтва аб жадаванні вучыцца на самаапаце. Між іншым зараз каля 40 чалавек вучацца іграць у прыватным настаўнікаў.

Гарсавет павінен гэтым пытаньнем зацікавіцца і вынесці адпаведнае рашэньне.

Б. М.

Растрата прафсаюзных грошай

ГОМЕЛЬ. У саўкоме леснільні „Сацыялізм“ выкрыта значная растрата прафсаюзных сродкаў. Саюз выдзеліў спецыяльную камісію для дэталёвага абследавання працы саўкому. Растратчыкамі зьяўляюцца Салдаценка і Груздэў, былыя тэхнічны сакратары саўкому.

Пабудова стадыёну ў Полацку

ПОЛАЦК. Сялета ў Полацку пачаў будавацца стадыён фізкультуры. Усё тэрыторыя стадыёну абхалляе 9 дзесяцін. Паводле пляну, стадыён разьлічан на адначасовнае наступныя віды фізкультуры: футбол, баскетбол, вазейбол, ганды, стрэльба, плаваньне, вальсмейдны спорт і інш.

Будзе пабудавана месца для глядачоў у разлікам на 5.000 чал.

Па сваім разьмерам, а таксама і абсталяваньні стадыён вьявіцца адным з лепшых стадыёнаў у Беларусі.

Ад нашага ўласнага карэспандэнта

Бандыцкае гняздо ў Халопеніцкім раёне

Трэба ўскалыхнуць „ціхае балота“ і вызваліць насельніцтва ад бандытаў, самагоншчыкаў і „цёмных“ асоб

Здаўна Халопеніцкі раён мае за сабою дранцую славу бандыцкага гнязда. Хто ня памятае вядомых банд Мовіча, Семіяноў, якія наводзілі страхавы жах на вясельнае насельніцтва і якія цяпер ужо ліквідаваны, хто ня дрыжыць перад імем Сокала—гавара банды, якая зараз апэруе ў раёне?

Жыхары Халопеніцкага раёну яшчэ добра паматуюць аб зьверскіх налётах на в. Красналуці, Халопенічы, або яўрэйскую калёнію Шамкі. Цяпер, пасля кароткага зацішша, над раёнам зноў прапосціда навальніца разбою. У чэрвені месяцы было зроблена дзержкае абрабаваньне Халопеніцкага лясніцтва, у якім бандыты захапілі прывезеныя для расплаты з рабочымі тры тысячы рублёў. Ня глядзячы на тое, што лясніцтва знаходзіцца каля самай праезджай дарогі, бандыты грабежніцтва зрабілі ўвечары, прычым на працягу паўтары гадзіны спакойна перагрэсьмі усё, што знаходзілася ў хаце. Гэтымі днямі была абрабавана каль-

давая пошта за вёскаю Латыголічы, а потым некалькі рабочых-каменшчыкаў, якія вярталіся дамоў з работкаў.

На ўсе простыя і ўскосныя пытаньні, якія задаваліся сялянству, прыходзілася сустракаць спалоханы погляд і выслухоўваць адказы шопатам, бо тут больш чым дзе-небудзь памятаюць прыказку што «і сьценны маюць вушы».

Малады і жвавы хлапчук—Ванюха з Латыголіч, калі я пацікавіўся, ці не камсамалец ён—расказаў мне па скарце, што не ўваходзіць у камсамол, бо вельмі баіцца бандытаў, якія ня любяць камуністычых.

Насельніцтва баіцца ня толькі тых бандытаў, якія закрываюць свой твар маскамі, але і бандытаў, якія з адкрытым тварам, перад носам масковай улады, тэрарызуюць насельніцтва і зьдэкуюцца з яго.

Такім і зьяўляецца Рабцэвіч Сямён Яўхімаў, які жыве ў в. Руднае, Латыголіцкага сельсавету. Яго

бацька Яўхім разам з дзядзькам Кузьмою ў 1918 г. абрабавалі сялян в. Хокава. У 1926 г. большасьць бандытаў была перастрэляна, у тым ліку і бацька Сямёна—Яўхім Рабцэвіч.

На вялікі жал, гавар банды Кузьма ўдэе, яго памочнікі—Сямён Рабцэвіч і сястра апошняга, Матруна, якія служылі для сувязі і розных даручэньняў, пасля кароткага арышту былі выпушчаны на волю. Дзе зараз бандыт Кузьма, невядома, але кажучы, што ён знаходзіцца за граніцаю (у Польшчы), мае сувязь з Сямёнам і контрабандыстамі.

Сямён, вастаўшыся ў в. Руднае, ня спыняе тэрарызаваньня насельніцтва. Бенска прыходзіцца таму, хто ўздумае стаць яму ўперак дарогі. Напрыклад, калі ён хаваўся ад арышту, абвінавачваючыся ў кражы, ён хацеў схаватца ў гумне саяна, якія жывуць каля Красналуці, і за тое, што саяна яго выгналі, ён гэтае гумно спаліў.

Сямён Рабцэвіч вядомы ўсю насельніцтву, як першы самагоншчык і худліган. Шмат спраў было створана па яго ілжывых даносах на сялянства, якое арыштоўвалася, але, урэшце, гэтыя справы спыняліся з прычыны недаказанасьці, або абвінавачаных апраўдалі. Але гэта—усё роўна апраўдала мэты Сямёна, бо за час арышту галавы самі—гаспадарка яго раскідалася.

Мімаволі напрашваецца пытаньне: дзе-ж міліцыя, дзе сельсавет, дзе парт'ячэйка?

Вось некалькі найбольш характэрных прыкладаў бяздзейнасці апошніх і пакрыцця дзейнасці Сямёна Рабцэвіча з боязьні помсты.

Аднойчы ноччу варацаўся дамоў ў в. Латыголічы сакратар парт'ячэйкі, ён-жа і аб'явіў—Літвінаў. Каля в. Руднае ён нечакана быў затрыман грозным вокамічам «стой»... Літвінаў раптам кинуўся на затрыманьне яго і вырваў з рук апошняга стрэльбу, пазнаўшы ў асобе нападаўшага на яго—Рабцэвіча Сямёна. Гэты напад быў што называецца «зацэрыты» на той толькі прастай прычыне, што адабраная ў Сямёна стрэльба належала... старшыні Латыголіцкага сельсавету Харкоўскаму, які ў гэту ноч начаваў у хаце Рабцэвіча Сямёна.

Дарэчы, некалькі слоў аб Харкоўскім. Ёсць шмат фактаў страці ім аўтарытэту сярод насельніцтва, але падамо толькі некалькі фактаў. На яго ўсёць у судзе ўжо некалькі крмінальных спраў, у тым ліку за хабарніцтва, у якім ён быў улічан. Аб ім гавораць, як аб чалавеку, ад якога можна дабіцца, а за бутэлькай, чаго хочаш. Гэты-ж самы Харкоўскі, улічыўшы, відаць, што за апошні час у сельсавете наглядзецца развал усіх гурткаў і наогул культурна-асьветнай работы, арганізаваў сваясаблівы гурток з сваіх прыяцеляў-субутэльнікаў, які носіць нецэнзурную назву і ставіць сваёй задачай пад час папоек намячаць срод дзяўчат сваю ахвяру, а потым ўсялякімі праўдамі і няпраўдамі дамагацца з ёю палавое сувязі. Аб распусных пахаджэньнях гэтага гуртка гавораць нават за межамі сельсавету, але... мер уздзейнічаньня на ўжывае ні райком, ні парт'ячэйка, хоць Харкоўскі і зьяўляецца кандыдатам партыі.

Ясна, што дзейнасць падобнага «гуртка» зьявязана цесна з грашовымі выдаткамі, а таму гэта кампанія, на чале з старшыняю савету Харкоўскім, зварачаецца да абдурваньняў Дзяржстраху. Складаюць фальшывыя акты на здохлую жывёлу. Такіх фактаў вельмі шмат. Другі від абдурваньня заключаецца ў наступным: купляюць каля, які на другі або на трэці дзень здымае, потым складаюць акт і з Дзяржстраху атрымліваюць кругленькую суму.

На глядзячы на рад заў у мілі-

цыю аб тым, што Сямён Рабцэвіч гоніць адкрыта самагон, міліцыя чамусьці ніякіх мер ня ўжывае. Праўда, міліцыя ва ўсіх іншых вынадах пільна сачыла за самагоншчыкамі, штрафуючы за кожную «бутэльку з рэзкім пахам», але чамусьці ў хаце Сямёна Рабцэвіча міліцыя са здавальненьнем нюхала шклянкі, якія мелі праз меру «рэзкі пах»...

Сямён запалохваў насельніцтва, пагражаючы—«я скарэціш (?)—ты толькі рыпні, дык мала табе ня будзе»... і насельніцтва, з жахлівасьцю ўспамінаючы яго імя сапраўды «ня рыпаецца».

Характэрна, што, ня глядзячы на тое, што Сямён Рабцэвіч сваімі паводзінамі стварыў сабе аэроі славы, старшыня РВБ Буцько аб ім нічога ня ведае... або, магчыма, ня хоча ведаць.

Але канец бывае ўсёму, павінен быць канец і панаваньню бандыцкага адрывдзя—Сямёну. Гэтага патрабуе насельніцтва ўсяго раёну. Апрача таго, трэба ўскалыхнуць «ціхае балота» Латыголіцкага сельсавету і Халопеніцкага РВБ, бо ў гэтым балодзе вядзецца асобы, якімі даўно пара зацікавіцца, таму належыць.

Ул. Лісэвіч.

в. Латыголічы, Халопеніцкага раёну. 1-VII-28 г.

Не паслабляць увагі вучоту

Рука аб руку з беднотой праводзіць уважлівую праверку аб'ектаў абкладання. — Вывучаць і выкрываць на паказ хітрыкі купакоў. — Не дапушчаць паклёпаў на беднату з боку заможнікаў і іх падпявалаў на вясковых сходах.

Вынікі вучоту па 153 сельсаветах

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). Да 1-га ліпеня вучот аб'ектаў абкладання с.-г. падаткам закончаны па 153 сельсаветах.

З раёнаў першымі закончылі да гэтага ліку работу па вучоце Лоеўскі і Камярынскі.

Ёсць усе падставы меркаваць, што не пазней чым да 20 ліпеня праца па вучоце будзе скончана на ўсёй агульнай.

Па ўказаных вышэй 153 сельсаветах вынікі вучоту гэтыя. Пахаці выяўлена больш, чым у мінулым годзе, — на 2,9 проц., пасеваў — на 9,4 проц., заліўных сенажаці — на 15,2 проц., незаліўных сенажаці — на 5,76 проц., коняў — на 9,4 проц., свіней — на 33 проц. больш.

Неземляробчых прыбыткаў улічана больш, чым у мінулым годзе, на 63,5 проц.

Толькі колькасць улічаных работных валоду дае змяшчэнне супроць мінулага году на 3,4 проц.

Аднак, не ва ўсіх раёнах становіцца з выяўленнем аб'ектаў абкладання аднолькава спрыяльна. Калі добрыя вынікі даюць Гомельскі і Буда-Кашалёўскі раёны, дык у Веткаўскім і Хойніцкім вынікі

выяўленыя аб'ектаў толькі параўнальна здавальняючыя. У Веткаўскім раёне, напрыклад, плошча выяўленай пахаці павялічылася супроць мінулага году ўсяго толькі на адзін процант.

Колькасць улічаных авечак па агульнай на 1-е ліпеня больш, чым у мінулым годзе, на 11,7 проц. У Лоеўскім раёне гэты прырост дасягае ледзь 3,5 проц.

Яшчэ горшая справа ў гэтых адносінах у Рачыцкім, Чачэрскім, Церахаўскім, Брагіньскім і Камярынскім раёнах.

Аб'екты абкладання ўтойваюць, аразумела, пераважна заможніцы гаспадаркі.

Аднак, ёсць выпадкі ўтойвання аб'ектаў і сярэднімі гаспадаркамі. Праходзіць гэта з-за слабасці работ сельскіх вучотных камісій і асабліва прадстаўнікоў райвыканкомаў у гэтых камісіях.

З пачатку кампаніі па вучоце аб'ектаў па 1 ліпеня за ўтойванне аб'ектаў абкладання ў агульнай аштрафавана 530 ілцельшчыкаў і 10 гаспадарак аддана пад суд.

У Хойніцкім раёне аддана пад суд Гноўская сельская вучотная камісія.

Трэба вывучаць хітрыкі заможнікаў

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта).

30 чэрвеня ў Самахвалавічах адбылася нарада ўпоўнаважаных райвыканкаму, якія выяўлялі ў сельсаветы для правядзення вучоту. Выявілася, што слабое правядзенне вучоту тлумачыцца пашыўным уделам, а ў некаторых сельсаветах злоўжываннямі з боку некаторых членаў сельсаветаў у працэсе выяўлення аб'ектаў абкладання. Так, напрыклад, у Трасьцінецкім сельсавете два члены сельсавету ўтайлі некалькі свіней і кароў. Старшыня Увлянскага сельсавету сам дапамагаву саматужнікам утайць неземляробчых прыбыткі. Гэта вельмі адбываецца на рабоце. Такія асобы прыцягваюцца, аразумела, да судовай адказнасці. Некаторыя сельсаветы не разумюць значэння сьвісаў беднаты і паддаюцца на вуду купакоў, якія крываць аб тым, што ўсе сям'і павінны абкладацца аднолькава, і ніхто не павінен быць звольнен ад гэтых падаткаў.

упоўнаважанаму райвыканкаму і правесці патрабную работу.

Ёсць яшчэ такія факты, і досыць шмат, калі купаці, баючыся велікага падатку, прадаюць жывёлу да вучоту з тым, каб праз некаторы час куціць яе вноў. У прыватнасці такая з'ява мела месца ў вёсцы Сінола, Караліцкага сельсавету, дзе вядомы кулак Жаркевіч прадаў за дзень да вучоту тры каровы, два каці і чатыры свініны.

Ёсць яшчэ факты, калі самі члены правярчай камісіі ўтойваюць аб'екты абкладання. У Новадворскім сельсавете член сельсавету Воран, які адначасова зьяўляецца і членам правярчай камісіі, сам утайў адну карову.

На нарадзе ўпоўнаважаных райвыканкаму было пастаноўлена, з

Апошнія весткі з месца па меншчыне

Па Меншчыне

САМАХВАЛАВІЧЫ, 9. (Уласны кар.). Выяўлена аб'ектаў абкладання больш, як летась: па пахаці — 2,45 проц., па сенажаці — 2,88 проц., буйной жывёлы — 11,75 проц., коняў — 5,71 проц., свіней — 114,23 проц., неземляробчых заработкаў — 89,75 проц. Пленум райвыканкаму паставіў у прычыны слабоста выяўлення аб'ектаў абкладання, працягнуць вучот да 15 ліпеня г. г.

БАРЫСАЎ, 9. (Уласны кар.). Праведзен вучот аб'ектаў абкладання па 16 сельсаветах. Выяўлена ў параўнанні з мінулым годам больш: пахаці — на 3,95 проц., сенажаці — 5 проц., буйной рагатай жывёлы — 3 проц., коняў — 5 проц., свіней — 35 проц., пчалярства — 300 проц., неземляробчых заработкаў 160 проц. Заўважваецца актыўнае ўтойванне аб'ектаў абкладання. Пакараны за ўтойванне 175 ч. на суму 3.355 руб. Адзін кулак за ўтойванне 19 дзес. вямлі аштрафавана на 464 руб. 50 кап.

ЧЭРВЕНЬ. (Уласны кар.). Выяўлена аб'ектаў абкладання больш чым у мінулым годзе па пахаці — на 3,4 проц., па сенажаці — на 1,7 проц., буйной рагатай жывёлы — 2,6 проц., коняў — 5,5 пр., свіней — 38 проц., неземляробчых заработкаў — 109,3 проц., аштрафавана 103 асобы на суму 697 руб. Адзін селянін прыцягваецца да судовай адказнасці.

КАПЫЛЬ. (Уласны кар.). Паводле праведзенага ў 103 вёсках вучоту аб'ектаў абкладання выяўлена пахаці на 1,4 проц. больш, чым у мінулым годзе, сенажаці — 1,35 проц., жывёлы — 20,1 проц., коняў — 5,7 проц., свіней — 9,2 проц., неземляробчых заработкаў — 3,8 проц.

ПУХАВІЧЫ, 9. (Уласны кар.). Праведзеным вучотам аб'ектаў абкладання выяўлена: па пахаці — 5,3 проц. больш, чым летась, сенажаці — 3 проц., буйной рагатай жывёлы — 5,9 проц., коняў — 5,45 проц., свіней — 36 проц., неземляробчых заработкаў — на 48.000 руб., або на 80 проц. больш, чым у мінулым годзе. Аштрафаваны 51 чал. на суму 1.558 руб.

АСТРАШЫЦКІ-ГАРАДОБ, 9. (Уласны кар.). Улічана 156 вёсак. Выяўлена: пахаці — на 6,79 проц. больш, чым у мінулым годзе, дуроў — на 4,95 проц., жывёлы — 5,07 проц., коняў — 3,25 проц.

У эканамічнай нарадзе пры СНК БССР

(пасяджэнне за 5 ліпеня г. г.)

Вытворчы плян сыстэмы с.-г. каапэрацыі

Эканамічнаю нарадаю зацверджаны плян с.-г. каапэрацыі на 1927-28 г.

Паводле гэтага пляну на працягу году з 1-X-27 г. па 1-X-28 г. мяркуецца павялічыць лік незавязаных аб'яднанняў з 275 да 308. Рост ліку пайшчыкаў мяркуецца з 251 тыс. да 320 тыс., або на 27,4 проц. У звязку з гэтым процант каапэравання насялення павялічыцца з 30,6 проц. да 37,9 проц.

Звароты па продажу тавару мяркуецца павялічыць з 29, 4 млн. руб. у 1926-27 г. да 42,5 млн. руб. у 1927-28 г., г. зн. на 44,7 проц., пры чым па дастаўцы павялічыцца складзе 36 проц., а па збыце каля 60 проц.

Таксама мяркуецца павялічыць транзітны завод, які складае 80 проц. усяго звароту па Белсельсаюзе замест 58 проц. у мінулым годзе і па агульных с.-саюзах з 9 проц. да 16 проц. Звароты па кантрактаў мяркуецца павялічыць з 1 млн. руб. у 1926-27 г. да 2,9 млн. руб. у гэтым годзе, пры чым пашырыцца асартымент кантрактуемых с.-г. каапэрацый тавараў.

У звязку з павялічэннем зваротаў мяркуецца зьнізіць валажэнне на сабекошт тавараў з 7,5 проц. да 6,5 проц.

Эканамічная нарада ўстанавіла размер патрабных для сыстэмы с.-г. каапэрацыі зваротных сродкаў у 9.391.000 руб. у тым ліку Белсельсаюзу 2.630 тыс. руб., Акрсельсаюзам 3.816 тыс. руб. і нівоўцы 2.945 тыс. руб., а разам з іншымі сродкамі, агульная сума ў звароце і маемасці складае 11.446.000 руб.

У галіне вытворчай работы Эканамічная Народа прызнала мэтазгодным прыступіць да гаспадарчай арганізацыі ня менш 360 новых калектывных гаспадарак, у якіх будзе аб'яднана 1.600 сем'яў або 8.000 душ насялення.

Капітальныя ўкладанні ў калектывныя гаспадаркі ўстаноўлены ў суме 941 тыс. руб. і размер зваротных сродкаў — 445 тыс. руб.

У галіне малочнай каапэрацыі мяркуецца арганізаваць 78 новых малочных таварыстваў з уцягненнем 13,6 тыс. новых пайшчыкаў і так ім чынам агульны лік пайшчыкаў малочнай каапэрацыі складае 31 тыс. чалавек, або 3,9 проц. усяго сельскага насялення. Мяркуецца правесці значнае будаўніцтва ў малочнай сямлі і прыгарадах.

МЕНСК

Пабудова фасфарытнага заводу

На апошнім пасяджэнні прэзідыуму Дзяржплану разглядалася пытанне аб пабудове фасфарытнага заводу ў БССР.

Згодна заявы НКЗ, патрабнасць БССР у мінеральных угнаеннях у 1931-32 г. выявіцца ня менш, чым у 100.000 тон, з якіх да 40 проц. патрэбна фосфарна-кіслых угнаенняў. На падставе вышэй паказанага і даных ВСНГ аб багаці пасту ў Клімавіцкім раёне (да паўтара мільёнаў тон), прэзідыум Дзяржплану прызнаў неабходным прыняць вытворчасць фасфарытнага заводу ад 15 да 20 тысяч тон у год.

Згодна прапановы ВСНГ мяркуецца завод пабудаваць у Крычаве.

Дзяржплан запрапанавуў ВСНГ вывучыць пытанне адносна перавозкі сырцу з месца здабычы яго на завод завад па рацэ Сож. Агульны кошт заводу з падлікам арганізацыі транспарту мяркуецца ў 400 тысяч рублёў.

Прымаючы пад увагу влічанае значэнне праектуемага заводу для развіцця сельскага гаспадаркі БССР Дзяржплан прызнаў неабходным, каб пабудова яго была праведзена ВСНГ на працягу аднаго году (1928-29 г.). Пытанне аб пабудове заводу перададана на вырашэнне Эканамічнай нарады.

Адчыненне новай сталойні

Прадзельне МЦРК мяркуе ў бліжэйшыя дні адкрыць сталойку для работных, якія працуюць на будаўніцтве універсітэцкага гарадка. Сталойка разлічана на некалькі сот абедаў і будзе таксама адпачыць гарацё сельскай.

Новая п'еса Міровіча

Заслужаны актёр БССР Міровіч заклікае п'есу, якая напісана ім спецыяльна для першага Беларускага тэатру на тэму аб разгортванні будаўніцтва ў БССР. У падставу гэтай п'есы т. Міровіч узяў "Асістроў". П'еса пойдзе ў пачатку тэатральнага сезону ў Менску.

РАДЫЁ-ПЕРАДАЧА

10-га ліпеня — аўторак

7-00—7-25—Гутарка па лўрэйск. мове аб дасягненнях Беларусі да дзяржаўнага аддзялення ад беларускага, 7-25—8-05—Беларуская радыё-газета, 8-05—8-30—Якімі здольнасцямі трэба аўладаць, каб выбраць сабе прафэсію агранома ці педлага, 8-30—8-55—Перадача на эсперанц. мове (прывітання да дзяржаўнага Беларускага аддзялення ад беларускага, 8-55—9-10—Перадача праграмы на эсперанц. мове, 9-10—11-00—Мастацкая перадача—папулярны канцэрт.

Маецца на ўвазе правесці пэры шэраг мерапрыемстваў, якія напрыклад: надрыхтоўка мастроў масларобства і сыраварэння, арганізацыі курсаў па малочнай гаспадарцы для сялян, арганізацыі консураў і арганізацыя злучных пунктаў.

Лік спецыяльных таварыстваў мяркуецца павялічыць з 426 да 1.167, у тым ліку мяркуецца ўдзяліць 380 «дзігіх» таварыстваў. Наогул, Эканамічная Народа адзначае палічылі незавязаных каапэрацыйных аб'яднанняў, якія знаходзяцца па-за сямейнымі аб'яднаннямі і пільным кіраўніцтвам і запрапанавала Белсельсаюзу зрабіць захады да дасягнення гэтых таварыстваў, лік-

За дзень

— ЗАМЕЖНЫЯ КАМАНДЫРОўКІ ЧЛЕНАМ ПРЭЗЫДУМУ ДЗЯРЖ-ПЛЯНУ. Прэзідыум Дзяржплану БССР прызнаў неабходным прадаставіць у бягучым годзе замежныя камандыроўкі членам прэзідыуму Гольдштэйну, Пятровічу і Каплянчу.

— УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЬЕЗД БАТ-РАКОЎ. Усебеларускі зьезд батракоў і с.-г. работных Беларусі адбудзецца 3-га верасня г. г.

— ХУЛІГАНСТВА. У вёсцы Лошыца—Немаршанская ў часе спектаклю ў народнае тры хуліганы—Капусьцін, Няўдовін і Шкураў налілі на батрачку Дзічка і зьбілі яе. Хуліганы затрыманы.

Уціхамірце хулігана!

Упоўнаважаны „Транспечати“, гр-п Луко Альберт Янкаў (член партыі), які пражывае па 1-й Локортаўскай, № 7, славіцца ў Ляхаўскім раёне, як вядомы п'яніца. Яго павойкі заўсёды суправаджаюць набожныя жанкі.

Луко быў выклікан у жанадзел ЦК КП(б)В, дзе ён даў абяцанне спыніць біцьдэ жанкі.

Але ўдзеві з жанкі невыстарчалым для Лука.

8-га ліпеня г. г. а 5-й гадзі для гр-п Луко у п'янім выглядзе зламаў дзьверы, уварваўся да суседа Г. і пачаў скаандаляць.

Вышайшамі ўчынкі ня могуць сумяшчацца з паводам члена партыі. Просім умяць адварадзіць мору да хулігана.

Яўхім

Вёска Галіца — актыўнейшы член

Аўтадору

Сяляне вёскі Галіца, Астрашыцка-Гарадзецкага раёну, на агульным сходзе, некалькі дзён таму назад паставілі арганізаваць надзельні, каб забрунаваць пад'езд да сваёй вёскі.

8-га ліпеня прадстаўнікі Менакага акруговага кіраўніцтва Аўтадору сумесна з тэхнічнымі кіраўнікамі выехалі ў гэтую вёску для правядзення работ. Аказалася, што сяляне вёскі Галіца і дзевяць бліжэйшых вёсак прыступілі да працы яшчэ ў суботу а 8-й гадзіне раніцы і працавалі да 9-ці гадзін увечары.

У надзелю да пачатку работ былі арганізаваны мітынг, на якім выступалі т. т. Чарвякова, Нахлішнікі і інш.

Увогуле за два дні сяляне пабудавалі чатыры масты і часткова падладзілі пад'езны шлях у вёску. Сяляне паставілі сяміццаць работ, выдзелішы для гэтага два спецыяльных дні—пятніцу і суботу.

Арганізаваны Аўтадору мітынг, выступленне тав. Чарвякова і вынікі работ оялян вёскі Галіцы зрабілі на вакалічнае насельніцтва моцнае ўражанне.

Навіны радыё

Танны радыёпрыёмнік для вёскі

Траст „Электросвязь“ да гэтай восні вылучае першую партыю—100.000 шт. танных дзятэтарных прыёмнікаў „П6“ для вёскі. Усе ўстройства такой прыёмнай радыё-станцыі будзе каштаваць каля 10-ці руб.

Радыёапаратура падзешавела

Праведзена зьніжэнне цен на радыёапаратуру. Дэтэктарнае ўстройства сярэдняе якасці можна набыць у Менскім магазіне „Госшвеймашина“ за 20 р.; ламповы прыёмнікі ад—30 да 120 руб.

Трымаецца яшчэ высокая цена на вышраміцелі, акумулятары і сухія элемэнтны.

Перадачы Смаленску

З мая пачала вольныя перадачы Смаленскага мадамонады радыё-станцыі. Радыё-аматары Беларусі паведамыюць, што яны здавальняюцца слухаюць Смаленскую „гармошку“.

Кніжная паліца

Рэдакцыя атрымала для рэцэнзіі наступныя нінгі выданія БДВ.

- 1. КРАПІВА. Людзі оубодзі, ц. 1 р. 20 к., ст. 140.
- 2. З. БЯДУЛЯ. Салавей. Аповесць, ц. 2 р., ст. 332.
- 3. ЮР. БУДЗЯК. Мая цялушка.

Чутна новая Ленінградская станцыя

Адзін радыёаматар паведаміў, што ён прыняў перадачу новай Ленінградскай станцыі, якая мае пазыўныя РЛ—52. Станцыя толькі пачала пабудавана ў „Дворце Труда“ і абслугоўвае ўсю прафсаюзную перадачу.

„Косіц“ перажылі „Буданшту“?

Адзін з менскіх радыё-аматараў прыняў новую чэха-словацкую станцыю „Косіц“. Ён адзначае, што „Косіц“ дрэнна чутна праз яго 2-ламповы прыёмнік, і як быццам перажылі „Буданшту“.

„Косіц“—гэта новая чэха-словацкая радыё-станцыя, якая пачала працаваць у маі г. г. „Косіц“ перадае на хвалі, амаль роўнай „Радыё-Пары“ (між „Радыё-Пары“ і „Нордэйхам“). Станцыя працуе ўземадзельна з паказанымі станцыямі і чутвае дрэнна. Станцыя часта паміж перарывалі агалашае сваё імя „Халыё Косіц“. Перадачу канчае ў 11 гадзіне вечара.

Паведамленні

У чацьвер, 12-га ліпеня, а 7 гадзіне увечары, у аўтавай заві БДУ адбудзецца агульны адкрыты сход партактыву аччк БДУ. Парадак дня:
1) Абаварэнне адозвы ЦК УсеБП(б).
2) Аб „Тыдні абароны“.
— ВАЕННЫ ГУРТОК ПРАЦКА-ЛЕКТЫВУ ПЕКАРОЎ выклікае на 12 ліпеня, а 5 гадзіне ўвечары для апра-

краса і гонар, што ўсе сяляне павінны абкладацца аднолькава, і ніхто не павінен быць звольнен ад падаткаў. Надгавескі сельсавет, напрыклад, зусім не складаў спісаў бедняцтва, лічачы, што беднякі павінны плаціць падатак на агульных падставах. Добра, што гэта сваячасова ўдалося ўстанавіць

місіі, сам утайму адну. На нарадзе ўпоўнаважаных райвыканкаму было пастаноўлена, з прычыны слаблага вылучэння аб'ектаў абкладання, зараз жа выехаць у вёскі і арганізаваць фактычную праверку ўсіх вёсак.

дулена: пахаці—на 6,79 проц., больш, чым у мінулым годзе, лугоў—на 4,95 проц., жывёлы—5,07 проц., коняі—3,25 проц., сьвіней—28,04 проц., неземларобчых заробаткаў—36,3 проц., аштрафавана 10 асоб, а таксама прыцягнута да судовай адказнасці 7 асоб.

дзе 31 тыс. чалавек, асе 3,5 проц., усяго сельскага нявольства. Маркуецца правесці значнае будаўніцтва ў малочнай сетцы, у прыватнасці даабсталяваць 79 існуючых сыра-масла-заводаў і 16 малочных пунктаў і абсталяваць 86 новых, а таксама набудаваць сыра-масла-склад у г. Магілёве.

сельскаму зрабіць захады да дасьледвання гэтых таварыстваў, ліквідацыі няжыццёвых і ўключэння жыццяздольных у склад адпаведных саюзаў. Укладаныя на маірацыйных таварыствах мяркуюцца ў суме 506 тыс. руб.

3. ЮР. БУДЗЯК. Мал. цялушка, ц. 16 к.
4. ЮР. БУДЗЯК. Буслы цябаты, ц. 16 к.
5. Казюльчак. Казка, пераклад, ц. 25 кап.
6. Як жабы абараніліся ад буслы, ц. 50 к.

лішня, а ў гадзіну ўсё гэтыя крывыя саборніцтваў вясны гурток Белархтрэсту. Спаворніцтва адбудуцца ў дні Белархтрэсту.
Адказы рэдактар Ян АСЬМОЎ

Тэатр і кіно

Мендзярыч-тэатр
Гастролі музыкантаў
Аўторка, 10-га ліпеня
„ЖАНІХІ“ Першы раз у Менску
Музыкантаў у 3-х дзелях, муз. Адуева
Пачатак рэўна а 9 гадзін веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 к.
У рабочай нао, для членаў прафсаюзаў, са омідай.

Кіно „КУЛЬТУРА“ (сод).
Ад аўторка, 10-га ліпеня
Новы баявік
„ЗАКОН ГОР“
У 8 ЧАСЬЦЯХ.
У галоўнай ролі вядомы грузінскі артысты **БЕСТАЕЎ** (роль Абрэк Зауры)
Пачатак 1-га сэансу а 9 гадзіне

КІНО „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“
Ад аўторка, 10-га ліпеня
ПРЫГОДНІЦКІ БАЯВІК

МІС-МЭНД
Прыгодн. кіно-раман у 3-х сэр'ях
Дзьве сэр'ы ў адзін сэанс
У галоўнай ролі: **ІГАР ІЛЬПІНСКІ**

Беларускае Дзяржаўнае выдавецтва
даводзіць да ведама ўсіх кнігагандлючых арганізацый БССР, вучэбных устаноў, клябуў, надрадоў, хат-чыталенц і інш., што існаваўшыя да гэтага часу выдавецтвы—Апц. т-ва «Школа і кніга» і польскае кніжна-выдавецкае т-ва «Культура» і іх кнігагандлёвыя ўстановы зараз ліквідаваны і іх кнігагандлёвая сетка цалкам увайшла ў склад сеткі БДВ.

Зараз да вучэбнага сэзону загатоўлены: падручнікі для школ, палітычная літаратура, мастацкая, белетрыстыка і інш. на яўрэйскай, польскай, латыскай, літоўскай і інш. мовах.
Усе вышэйнаказаныя кнігі можна атрымаць у Менску ў кнігарні нацыянальных меншасцяў—Ленінская вул. д. № 26 і та ўсіх акруговых і раённых аддзяленьнях Беларжвыдавецтва, дзе арганізаваны спецыяльныя нацыянаўскія аддзелы.
Б. Д. В.

НЕГАРЭЛЬСКАЯ МЫТНІЦА
абвясчае, што ў г. Менску (Сураская вул., 10) на складзе б. Менскай мытніцы
з 10-й гадз. раницы 16-га ліпеня 1928 г.
і ў наступныя дні
АДБУДУЦЦА
АЎКЦЫЙНЫЯ ТАРГІ

на продаж канфіскаваных кантрабандных тавараў і пратэрмінаваных грузаў.
Прычым мытніца паведамляе, што на таргах з 16 да 19 ліпеня ўключна могуць удзельнічаць толькі прадстаўнікі дзяржаўных, кааперацыйных і грамадзкіх арганізацый, а таксама аццянерныя таварыствы з пераважнай колькасцю дзяржаўнага капітала.
Калі-ж таргі ня скончацца 19-га ліпеня, дык у наступныя дні адбудуцца «ПУБЛІЧНЫЯ ТАРГІ» на тавары, якія не рэалізаваны, дзяржаўным і кааперацыйным арганізацыям.
Агульная ацэнка прадаваемых тавараў—15.000 р.
Спіс тавараў вывешан на дзвярах складу і пры ўваходзе ў Бел. аддзяленьне Дзярж. Мытнае Упраўы (г. Менск, Сураская вул., 10).
Мытніца.

ЗАОЧНЫЯ КУРСЫ БУХГАЛТЕРІІ, КАЛЬКУЛЯЦІІ І СТАТИСТИКІ
Продолжительность курса—3 МЕСЯЦЕВ.
Поступать на курсы можно в любой месяц года.
Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетки.
ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.
Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц
ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу:
Минск, Всекобанк, тек. счет № 682.
Подробн. условия высылаются за 2 восьмикопеечные марки. С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочным курсам.

Кіно „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“ ад аўторка, 10 ліпеня
ФРАНЦУСКАЯ ФІЛЬМА ЦЕМНЫЯ СІЛЫ у 8 частках
У ГАЛОУНАЙ РОЛІ РЭНЭ НАВАРРО
ЗВЫШ ПРАГРАМЫ:
1) Гастролі вядомага гумарыста-сатырыка **ЛЕАНІДА ЗАХАРАВІЧА ПЕАНІДАВА**
2) Выступленьне вынавальніцы цыганскіх і лірычных рамансаў **НІНЫ ТУМАНАВАЙ**
3) Выступленьне эксцэнтрычных танцораў **РЫНІ І ГРЫГОРА ЗЭМГАНА**
ТРЫ СЭАНСЫ. Пачатак 1-га а 7 г. 15 мін.

Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“
Ад АУТОРКА, 10-га ліпеня
выдатная замежная фільма
„ЖЫЦЦЕ ЗА ЖЫЦЦЕ“ у 10 часьцях
Штодзень толькі 2 сэансы
Пачатак а 7 гадз. 45 мін.

Да ведама падпісчыкаў „Зьвязды“
З сёньнешнім нумарам газэты „Зьвязда“ мясцовым і іншагароднім падпісчыкам разасланы другі нумар за ліпень мясяц № (28) 276 часопіс!
Падпісчыкаў газэты „Зьвязда“ з дадаткам часопіс! „БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ“, якія не атрымалі часопіс! прасьба безадкладна аб гэтым паведаміць мясцовым падпісчыкаў—у галоўную кантору газэты „Зьвязда“ (Менск, Савецкая, 63), а іншагародніх—напосрэдна ў паштовы аддзяленьні.
Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ае гадзіны дня

ПА СПРАВАХ падпіскі і абвестак звянецца па тэлефону **7-81**

ПРАДАЮЦЦА старыя газэты, папяровы зрыў і макулатура.
Зварачацца ў Галоўную Кантору газ. „Зьвязда“, Савецкая, 63.

ПАЛІКЛІНІКА
—) хвароб зубоў, сквіці і поласці роту —
Беларускага Чырвонага Крыжу
РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ ВУЛ. № 20, ТЭЛ. № 57.
Адкрыт платны вячэрні прыём:
Зубныя хваробы (лячэньне, плэмбаваньне і г. д.), хірургія поласці роту, пратэзаваньне (штучныя зубы, каронкі і г. д.)
Спецыяльны рэнтгенаўскі кабінэт.
Прыём усіх грамадзян. Прымаюць: ад 3-7—Я. С. НАПЭЛЬБАУМ, Ю. Н. МАТ-ЛІЦКІ і ад 5-7 (па зубной сквічнай хірургіі) І. М. СТАРЭБІНСКІ і МАТЛІЦКІ.
Прыём у ранішній паліклініцы Б.Дэ.У. і Бел. Чырв. Кр. з 0—2 (дармова).



Зубная паста „КАЛОДОНТ“
охраняйте зорко фронт-полость рта и зубы
С покупкой „КАЛОДОНТ“ с маркой „ЛЮ“ тубы
ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВНА
Гален Москва

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несэпраўднымі:
Кааперац. кн. Ждановіча Л. Л., выд. МЦРК. 2638
Чл. біл. № 282504 Верпуна Т. Д., выд. Мен. саюзам хемікаў. 2639
Пасьведч. Крайко П. М., выд. к-рай 4 вуч. цягі МВБ чыг. за № 70520. 2640
Кааперац. кн. № 613 Крайко П. М., выд. Мен. трансп. т-вам Прадот. Аб'яднан. МВБ чыг. 2641
Асабов. пасьведч. Куліковіча У. А., выд. 4 вуч. сувязі. 2642
Вайск. кн. Куліковіча У. А. 2643
Кааперац. кн. Куліковіча У. А., выд. Мен. чыг. трансп. спаж. т-вам. 2644
Біл.-картка Куліковіча У. А., выд. МВБ галоўнай к-рай праўдольна 2645 чыг.
Пашпарт Кантаровіча А. М., выд. Меміліцкай. 2646
Пашпарт Кантаровіч Р. М., выд. Меміліцкай. 2647
Нашт публікацыі аб скасаваньні шлюбу **3 руб.**